



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

МУЖУ — ВУДУ, ЦЕСЦЮ... САДЖАНЦЫ!

— Тэлефануй сваіму знаёмаму, пытайся дакладна — якога вятворцы ў яго спінінг, уключна да таго, што на ім напісана, — больш маладзейшы мужчына падрабязна даводзіў інструкцыі сваіму сталому калегу па захапленні. Той, тут жа патэлефанаваўшы знаёмцу, хутка перадаў мабільніку сваіму вівату: маўляў, сам пытайся, што табе трэба. А сам з прыступак выставачнага комплексу гарача пачаў расказваць прысутным пра здобытак гэтага самага свайго знаёмага. «Не павярцеце, як толькі ён купіў сабе новае спінінг — ці па супадзенні, ці сапраўды прылаדה так павялічвае шанцы на трафей, — аднак знаёмца ніводнага разу не вяртаўся дадому «пустым». У мяне, бывае, толькі калі сама рыбіна «павісне» на блешні, дык пашанцуе. А ў яго ўсё іншае...» Выступоўца, да якога многія зацікаўлена пачалі паварочваць галовы, перавала кароткай рэплікай: пачалі пацукі. Такую вось замалюваў з натуры выпадкова даваляся пабачыць у першы дзень працы Міжнароднай спецыялізаванай выставы «Палыванне і рыбалоўства. Восень-2011», якая распачала сваю працу з 28 верасня ў выстававым комплексе «Белэкспа» па адрасе: вуліца Янкі Купалы, 27.

Летась у аналагічным мерапрыемстве бралі ўдзел больш за 100 кампаній. Заўялена, што і зараз колькасць удзельнікаў будзе прыкладна такой жа. Таматыка мерапрыемства традыцыйна: палюўчыя і рыбалоўчыя тавары (аксесуары, адзенне, амуныцыя); палюўчыя і турысцкія нажы, аптычныя прылады, прыборы наочнога бачання, сродкі радыёнавігацыі; прылады для рыбнай лолі; усё патрэбнае для падводнага палывання; спецыяльныя транспартныя сродкі для палывання; маламерныя судны для рыбалкі; паслугі па таксідаванні; рыбалоўчыя і палюўчыя туры; гасцінныя сэрвісы і іншае.



Выстава

Знешне экспазіцыя выставы стала больш кампактнай, бо яе удзельнікі зараз прадстаўляюць свае тавары і паслугі толькі на першым паверсе выставачнага комплексу. Каторы раз запар даводзіцца шкадаваць, што рыбгасы краіны адмовіліся ад удзелу ў гэтай выставе і зараз заробляюць рэпутацыю і грошы на сельскагаспадарчых або ўласна арганізаваных кірмашах: няўнасыць рыбаводчых гаспадарак з іх прадукцыяй надавала калі не відывішчывыя мерапрыемствы, дык прынамсі ярка ілюстравала адзін з бакоў форуму — рыбалоўчы. Зрэшты, гэты прабел у палюўчы мейр могуць кампенсаваць адно два дэманстрацыйныя басейны, у якіх на пачатку кожнай гадзіны падчас працы выставы будуць праводзіцца майстар-класы па дэманстрацыі спінінгавых прынадаў. Для аматараў жа палывання падчас форуму палюўчыя гаспадаркі правядуць свае прэзентацыі.

У чым несумненны плюс такога кшталту форуму, дык гэта ў тым, што, акрамя абмену меркаваннямі з аднадумцамі, пад адным дахам можна знайсці ўсё патрэбнае як для палывання і рыбалкі, так і для актыўнага адпачынку. Мы ўжо неаднойчы пісалі, што выставу «Палыванне і рыбалоўства» можна наведваць усёй сям'ёй: шмат карыснага і цікавага на ёй не толькі для мужчын, але і для іх сябровак па жыцці, нават дзятак. А на вясенскім форуму можна смела прыхапіць з сабой нават старэйшых членаў сям'і — бабўль з дзядулямі. Справа ў тым, што адначасова з выставай для аматараў актыўнага адпачынку на адкрыйтай пляцоўцы каля выставачнага комплексу будзе працаваць (да 2 кастрычніка) спецыялізаваная выстава-кірмаш для садоўдаў і дачнікаў «Восеньскі сад і агарод. Саджанцы».

Сяргей РАСОЛЬКА, Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

СНД СТАЛА МАГУТНЫМ РЭГІЯНАЛЬНЫМ І ЭКАНАМІЧНЫМ ЦЭНТРАМ

Садружнасць Незалежных Дзяржаў СНД стала магутным рэгіянальным і эканамічным цэнтрам, па сваім патэнцыяле — адным з найбольш перспектывіўных міжнародных аб'яднанняў. Аб гэтым гаворыцца ў прывітальным пасланні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка ўдзельнікам міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «20 гадоў Садружнасці Незалежных Дзяржаў», якое ўчора агучыў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч, перадае БЕЛТА.

У паведамленні адзначаецца, што з часу свайго ўтварэння СНД прайшла няпросто шлях стаўлення, пошуку аптымальных форм міжнародных адносін. Аднак сёння можна сцярджаць, што выбраная форма ўзаемадзеяння краін СНД дала магчымасць захаваць і умацаваць дружалюбныя адносіны паміж народамі Садружнасці. «Дзякуючы агульным намаганням СНД стала магутным рэгіянальным і эканамічным цэнтрам, па сваім патэнцыяле — адным з найбольш перспектывіўных міжнародных аб'яднанняў», — падкрэсліваецца ў паведамленні.

Агучваючы прывітальнае пасланне Прэзідэнта, Міхаіл Мясніковіч дадаў, што сумесна краіны СНД павінны прымножыць дасягнутыя паказчыкі ва ўсіх сферах супрацоўніцтва. «Менавіта СНД у многім надала імпульс фарміраванню і развіццю новых інтэграцыйных структур на прасторах былога Савецкага Саюза — Еўразійскага эканамічнага супольніцтва, Саюзнай дзяржавы, Мытнага саюза, АЭП», — заявіў ён.

У сваім прывітальным пасланні Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што шыры і зацікаўлены абмен думкамі ў ходзе канферэнцыі будзе садзейнічаць пошуку новых шляхоў для эфектыўнага дыялогу па самым шырокім спектры пытанняў супрацоўніцтва СНД, умацавання стабільнасці ў рэгіёне, а таксама павышэння дабрабыту народаў Садружнасці.

Аляксандр Лукашэнка прыме ўдзел у фестывалі-кірмашы «Дажынкi-2011» ў Маладзечне

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка па традыцыі прыме ўдзел у рэспубліканскім фестывалі-кірмашы працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2011», які ў гэтым годзе пройдзе ў Маладзечне і Маладзечанскім раёне.

Плануецца, што кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у свяце 30 верасня. Прэзідэнт азнаёміцца з добраўпарадкаваннем горада, уручыць ўзнагароды працаўнікам вёскі — пераможцам рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2011 года.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Сільвія Берлусконі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Старшыню Савета Міністраў Італьянскай Рэспублікі Сільвія Берлусконі з днём нараджэння.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

УРАД БЕЛАРУСІ ўПЭўНЕНЫ ў АТРЫМАННІ ДРУГОГА ТРАНСХУ КРЭДЫТУ АНТЫКРЫЗІСАНАГА ФОНДУ ЕўРАЗЭС У ЗАПЛАНВАНЫХ ТЭРМІНАХ

Аб гэтым паведаміў ўчора журналістам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Сяргей РУМАС, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Адказваючы на пытанне журналістаў, ці ёсць ва ўрада ўпэўненасць у атрыманні другога траншу крэдыту з Антыкрызіснага фонду ЕўРАЗЭС у запланаваныя тэрміны, віцэ-прэм'ер адказаў, што, безумоўна, ёсць. «Мы ўступілі ў гэту праграму, каб выканаць усё ўмовы і атрымаць усе траншы крэдыту», — падкрэсліў ён. Пры гэтым Сяргей Румас дадаў, што Беларусь выконвае тры ўмовы, якія вызначаны для атрымання крэдыту з Антыкрызіснага фонду ЕўРАЗЭС.

БЕЛАРУСЬ ВYZНАЧЫЛА З МФ ФАРМАТ МІСІ

Беларуская дэлегацыя падчас нядаўняга візіту ў Вашынгтон вызначыла з прадстаўнікамі МФ Фармат місіі ў Беларусь, якая чакаецца восенню. «Цяпер мы рыхтуем сустрэчку місіі», — адзначыў Сяргей Румас. Беларусь разлічвае атрымаць ад МФ крэдыт у памеры ад \$3 млрд да \$7 млрд. Прыбытцё чарговай місіі МФ у Беларусь чакаецца 5 кастрычніка.

ПРАЦЯГВАЕЦЦА «СТУПАР» РАСІЙСКАГА РУБЛЯ

Пасля чарговай дадатковай сесіі на Беларускай валютна-фондавай біржы долар патаннеў на 70 рублёў, еўра — на 30, а расійскі рубель другі дзень застаецца на ранейшым узроўні.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

РЫНКАВЫЯ КУРСЫ НА 28 ВЕРАСНЯ:	
Долар ЗША	— 7690 беларускіх рублёў.
Еўра	— 10470 беларускіх рублёў.
Расійскі рубель	— 241 беларускі рубель.
КУРСЫ НЕКАТОРЫХ БАНКАЎ НА 28 ВЕРАСНЯ	
«Беларусбанк»	: долар ЗША — 7600 і 7780; еўра — 10250 і 10600; расійскі рубель — 236 і 244.
«Беларускі народны банк»	: долар ЗША — 7600 і 7750; еўра — 10200 і 10600; расійскі рубель — 220 і 250.
«БПС-Банк»	: долар ЗША — 7500 і 7700; еўра — 10178 і 10600; расійскі рубель — 231 і 243.

З пачатку верасня заўважны значны рост дэпазітаў

Аб гэтым карэспандэнту «Звязды» расказаў намеснік старшыні праўдніцы Нацыянальнага банка Беларусі Сяргей ДУБКОЎ.

«Гэты год характарызуецца рознымі тэндэнцамі на рынку дэпазітаў, — патлумачыў прадстаўнік Нацбанка. — Пасля прыніцця захадаў па стабілізацыі на фінансавым рынку з'явіліся станоўчыя тэндэнцыі. У прыватнасці, з пачатку месяца агульнае аб'ём дэпазітаў насельніцтва вырас больш чым на 1 трыльён 200 мільярд беларускіх рублёў (каля 500 мільярд — у нацыянальнай валюце, каля 800 мільярд — у замежнай)».

Акрамя таго, Сяргей Дубкоў расказаў аб тым, што Нацыянальны банк рэкамендуваў банкам краіны выпрацаваць такія лінейкі дэпазітаў, каб пры датэрміновым вяртанні ўкладу працэнтная стаўка ўсталювалася на ўзроўні стаўкі да запатрабавання. І ў той жа час банкам прапанавана стымуляваць фізічных асоб да адкрыцця ўкладу на доўгатэрміновую аснове. «Зараз асноўны аб'ём дэпазітаў — на тэрмін ад 3 да 6 месяцаў, — сказаў Сяргей Дубкоў. — Для інвестыцыйнага крэдытавання эканомікі (а дэпазіты насельніцтва складаюць 20-25 працэнтаў у рэсурснай базе) патрабуюцца крэдыты на значна большы перыяд».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«НЕПРАЖАЛЬНАЯ» РАСІЙСКАЯ СТРАТЭГІЧНАЯ РАКЕТА ЗВАЛІЛАСЯ НА КАСМАДРОМЕ ў ПЛЕСЦУ

У Расіі няўдала выпрабавалі прататып новай міжконтынтальнай балістычнай ракеты пятага пакалення, якая да 2018 года павінны склацца не менш за 80% баявога складу ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. Пра гэта стала вядома з кароткіх паведамленняў інфармагенцтваў праз суткі пасля тэста. Эксперты выказалі здагадку, што гаворка ідзе пра «Ярс» — «непражальную» ракету, здольную «прарваць любую сістэму ПРА».

ФРАНЦЫЯ ПАПЯРЭДЫЛА ІРАН ПРА МАГЧЫМЫЯ БАМБАРДІРЭЙКІ

Пасол Францыі ў ААН Жэрар Аро заявіў, што Іран можа стаць аб'ектам для ваеннай аперацыі, калі Тэгеран не спыніць развіццё сваёй ядзернай праграмы, паведамляе Agence France-Presse.

«Калі мы сёння не дасягнем дамовы з Іранцамі, з'явіцца сур'ёзная рызыка пачатку ваеннай аперацыі», — сказаў Аро. Пры гэтым ён дадаў, што нянасьне ўдару па Іране будзе «неверагодна цяжкай» задачай, якая абярэцца «катастрафічнымі наступствамі» для ўсяго рэгіёна. Гэтая заява пасла Францыі перагаворы з тым, што некалькі раней казаў прэзідэнт гэтай краіны Мікаэля Сарказі, які дапусціў «нанясенне прэзэнтывіўных удараў па Іране» пры пэўных акалічнасцях.

ШВЕЙЦАРСКІ ПАРЛАМЕНТ ЗАБАРАНІў ХАВАЦЬ ТВАР НА ЛЮДЗЯХ

Большасць дэпутатаў швейцарскага парламента 28 верасня ўхвалілі законпраект, які забараняе нажэнне на вуліцы і ў грамадскіх месцах нікіба і іншых элементаў адзення, што хаваюць твар.



Нягледзячы на будны дзень (да таго ж — раніцу), хвілін за 40 да афіцыйнага адкрыцця каля касы неяк неўпрыкмет сабралася чарга мужчын. Зрэшты, ужо не першы раз выстава праводзіцца такім чынам, што прыхоплівае і выхадцы (сёлета яна будзе працаваць па 1 кастрычніка ўключна), таму падчас іх ад спешы ў ахвотных наведваць выставу няма; у рэзерве заўсёды застаецца субота.

Ну і ну!

Прыродахоўнік ужо прыцягваўся...

Робатнікі Стаўбцоўскага міжрайінспекцыі і рыбгаса «Хотава» ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі» за крадзеж сажалкавай рыбы затрымалі дзвюх асоб. Што б тры такога?

Як паведамліў у Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, адным з затрыманых аказаўся начальнік Дзяржынскага райінспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, другім — начальнік службы занятасці насельніцтва Дзяржынскага райвыканкама. Канфіскавана 18 кілаграмаў рыбы. Падчас вядзення адміністрацыйнага працэсу абодва парушальнікі адмовіліся падпісаць працэсualныя дакументы, спрабавалі пазбавіцца ад рэчывых доказаў (выкінуць рыбу), правакавалі інспектараў на незаконныя дзеянні. Пазней яны высветлена, што кіраўнік райінспекцыі ўжо прыцягваўся за аналагічнае прапарушэнне ў 2009 годзе і быў аштрафаваны судом Стаўбцоўскага раёна на суму 350 тысяч рублёў (10 базавых велічыня).

Сяргей РАСОЛЬКА.

УСЁ, ШТО ВЫ ХАЦЕЛІ ДАВЕДАЦЦА ПРА «ЖЫРОЎКУ», АЛЕ НЕ БЫЛО ў КАГО СПЫТАЦЬ

Такім чынам, пройдземся па радках атрыманага рахунка.

«Жыроўкі» заўсёды выклікаюць у людзей шмат пытанняў. Напрыклад, што ўваходзіць у «тэхнічнае абслугоўванне» і чаму некаторым яно абыходзіцца ў разы даражэй, чым іх суседзям? Як нам налічваецца плата за ацаленне? Хто павінен плаціць за карыстанне ліфтам, а хто не? Ва ўсім гэтым карэспандэнт «Звязды» паспрабавала разабрацца разам з начальнікам разлікова-даведачнага цэнтру № 1 ЖРЭА № 1 Фрунзінскага раёна г. Мінска Аленай УРБАНОВІЧ.

Тэхнічнае абслугоўванне

Тэхнабслугоўванне жыллага дома ўключае ў сябе: — бягучую эксплуатацыю і рамонт агульнай маёмасці жылых дамоў (міжкватэрных лесвічных клетак, ліфтаў, ліфтавых і іншых шахтаў, калідораў, даху, тэхнічных паверхняў і падвалаў, механічнага, электрычнага, сантэхнічнага і іншага абсталявання, якое знаходзіцца за межамі кватэры); — уборку і асвятленне дапаможных памяшчанняў; — уборку, добраўпарадкаванне (азелененне, рамонт удасканаленых пакрыццяў праездаў, праходаў) прыдамовай тэрыторыі.

Плата за тэхнабслугоўванне ажыццяўляецца па стаўках, што ўстанаўліваецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, у разліку на 1 кв.м агульнай плошчы кватэры (без лоджыі і балконаў). Тарыф за 1 верасня 2011 г. — 340 руб. за 1 кв.м.

Па гэтым тарыфе разлічваецца плата за тэхнабслугоўванне ў межах 20 кв.м агульнай плошчы на кожнага зарэгістраванага па месцы жыхарства ўласніка, наймальніка і членаў іх сям'і + 10 кв.м агульнай плошчы на ўсю сям'ю.

Калі ў кватэры ёсць лішняя плошча (звыш 20 кв.м агульнай плошчы на кожнага чалавека + 10 кв.м агульнай плошчы на ўсю сям'ю) альбо ў кватэры наогул не зарэгістраваны ўласнік, наймальнік або члены іх сям'і, плата за тэхнабслугоўванне ажыццяўляецца па ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь тарыфе, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў (за 1 кв. метр агульнай плошчы). Зараз гэты тарыф складае 797,5 руб.

СТАР. 2

ДА ВЕДАМА ДЭПУТАТУ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОў НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Дзевятыя сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання пачне сваю работу **3 кастрычніка 2011 года ў 10 гадзін** у зале пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў (Дом Урада, Авальная зала). Рэгістрацыя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў будзе праводзіцца **3 кастрычніка 2011 года з 9.00 да 9.50** ў фая залы пасяджэнняў.

1 трлн 670 млрд рублёў — на закупку сельгаспрадукцыі

МЕНАВІТА столькі будзе выплачана ў верасні ў якасці аднаразовай матэрыяльнай дапамогі насельніцтву Беларусі, прадугледжанай Указам кіраўніку дзяржавы №417. Нагадаем, што дакумент прадугледжвае на працяг верасня выплату ўзрэгату катэгорыі грамадзян (работнікам бюджэтнай сферы, ваеннаслужачым, непрацуючым пенсінерам і некаторым атрымальнікам іншых сацыяльных дапамог) мэтавай аднаразовай матэрыяльнай дапамогай на нарыхтоўку сельгаспрадукцыі ў памеры 500 тысяч рублёў.

Як патлумачыў намеснік міністра фінансаў Вячаслаў ВАСІЛЕНКА, 1 трлн 120 млрд рублёў на гэтыя мэты выдаткаваны са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны.

Што тычыцца пытанняў, якія найчасцей узнікаюць у грамадзян адносна выплаты гэтай дапамогі, то іх, па словах намесніка міністра, можна падзяліць на дзве катэгорыі: першая — вызначэнне статусу ўстаноў, якая трапляе і не трапляе пад дзеянне Указа №417, другая — праблема канкрэтнага чалавека, у якога ўзніклі пытанні з атрыманнем дапамогі. «Мы дэтальна разглядаем усё запыты, якія трапляюць да нас, і аперацыйна даём адказы — у рамках існуючага заканадаўства», — падкрэсліў Вячаслаў Васіленка.

Як паведаміла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валентына КАРАЛЁВА, у цэлым на аказанне мэтавай аднаразовай падтрымкі, прадугледжанай палажэннямі Указа №417, могуць разлічвацца крыху больш за 3 млн беларускіх грамадзян.

— Указам дакладна вызначаны катэгорыі, каму паложана такая выплата, але, паколькі дапамога носіць мэтавы характар, то яна не прадугледжана для асобных катэгорыі грамадзян, — патлумачыла Валентына Каралёва, — напрыклад, для непрацуючых пенсінераў, якія знаходзяцца на дзяржаўным забяспячэнні і пражываюць у стацыянарных установах і арганізацыях сацыяльнага абслугоўвання (дамах-інтэрнатах). Не выплачваецца згаданая матэрыяльная дапамога асобам, якія знаходзяцца ў вайсковых частках у якасці выхаванцаў, асобам, якія пражываюць у дамах дзяціці, дзіцячых дамах, шкколах-інтэрнатах і г.д. Гэта — мэтавая выплата для набывацця сельгаспрадукцыі. Усе асобы, якія знаходзяцца на дзяржаўным забяспячэнні, забяспечваюцца ў тым ліку і сельгаспрадукцыяй за кошт дзяржсродкаў.

Намеснік міністра нагадала, што пры наўнясці права на выплату матэрыяльнай дапамогі па некалькіх падставах выплата праводзіцца па адной з іх. Немаючы аднаразовай выплаты, то да канца месяца ўсе належныя сумы будуць выплачаны, пацвердзіла намеснік міністра. Калі чалавек знаходзіцца ў санаторыі ці ў бальніцы, ён гэтую выплату зможа атрымаць пазней, па вяртанні.

Безумоўна, жыццё ёсць жыццё, і сітуацыі здараюцца розныя. Напрыклад, калі па інфармацыі, якая мелася ў органах працы і сацыяльнай абароны, пенсінер лічыўся працуючым на 1 верасня, хаця фактычна гэта не так, то адпаведна «мэтавыя» 500 тысяч ён не атрымае. Аднак калі ён звернецца ў органы працы і сацыяльнай абароны і пацвердзіць той факт, што на пачатак верасня ён быў беспрацоўным, то будзе мець права на вышэйзвананую матэрыяльную дапамогу.

Інга МІНДАЛЁВА.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «БЕЛБРОГРУПП»

Лот № 1. Капитальное строение, цех пресованных изделий с инвентарным № 610/С-44798, общей площадью 1324,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, стоимостью 1 420 279 200 белорусских рублей.

Стоимость имущества указана с учетом НДС. Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реализуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by/>, а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 20.10.2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: судебный исполнитель Минец И.Н., тел./факс: 294 93 66, ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Минск, код 795, УНП 101541763 хозяйственного суда города Минска не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО СООО «ЭМИКО ГРУПП»

Лот № 1. Изолированное административное помещение с инвентарным № 600/D-50708 общей площадью 59,9 кв. м стоимостью 235 009 200 белорусских рублей, расположенное по адресу: Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, ул. Полевая, 1А, пом 5.

Стоимость имущества указана с учетом НДС. Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реализуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by/>, а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 21.10.2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: судебный исполнитель Минец И.Н., тел./факс: 294 93 66, ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Минск, код 795, УНП 101541763 хозяйственного суда города Минска не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.



Курсы валютных валют, установленные НБ РБ с 29.09.2011 г. (для БН разлик)	
1 доллар США	— 5 584,00
1 евро	— 7 599,27
1 латвийский лат	— 10 720,94
1 литовский лит	— 2 202,33
1 чешская крона	— 309,71
1 польский злотый	— 1 723,88
1 российский рубль	— 175,50
1 украинская гривна	— 697,87
USD	— 31,8180
10 UAH	— 39,7626

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район
проводит аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды следующего недвижимого имущества ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район:

№ лота	Наименование объекта аренды	Адрес объекта аренды	Арендваемая площадь, м ²	Начальная цена продажи права заключения договора аренды, бел. руб. с НДС	Размер задатка, бел. руб.
1.	Торговая площадь № 111 для установки павильона по ассортименту подарков, аксессуаров и бельевого трикотажа	Минский р-н, пересечение Логойского тракта и МКАД, выставочный блок главного выставочного павильона (ТРЦ «Экспобел»)	9	10 000 000	3 000 000

Условия проведения аукциона:
 Организатором аукциона и продавцом (арендодателем) является Закрытое акционерное общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, комната 302.
 Торги состоятся **04.10.2011 года в 10.00**, по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, 1 этаж, зал совещаний.
 Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи права заключения договора аренды.
 К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица любой формы собственности, а также иностранные инвесторы (иностранное государство, объединения, международные организации, иностранные юридические и физические лица, а также граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей).
 Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
 - заявление на участие в аукционе и об ознакомлении с объектом аренды;
 - заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесения задатка в белорусских рублях;
 - юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – документ о доверенности юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;
 - представителями физических лиц – резидентами Республики Беларусь – нотариально заверенную доверенность; юридическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
 - юридическими и физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
 - представителями юридических и физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном порядке доверенность.
Обязательные дополнительные требования к претендентам на участие в аукционных торгах:
 Претенденты на участие в торгах перед перечислением задатка обязаны связаться с организатором аукциона и представить материалы, свидетельствующие о том, что претендент соответствует указанным обязательным дополнительным требованиям. Если претендент соответствует этим обязательным дополнительным требованиям, то он получает согласие организатора торгов на перечисление задатка, а также может ознакомиться с объектом аренды и условиями договора.
 Задаток перечисляется по безналичному расчету в белорусских рублях на расчетный счет **ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район** № 3012000273011 в ф-ле ОАО «Приорбанк» ЦБВ № 115 г. Минск, ул. Кропоткина, 91, код 749, УНН 600438617.
 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме участников аукциона, выигравших торги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона или с момента регистрации продавцом (организатором аукциона) отказа от участия в аукционе. Участнику аукциона, выигравшему торги, задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах.
 Победитель аукциона должен не позднее дня, следующего за днем проведения аукциона, после окончания торгов подписать протокол о результатах аукциона. Протокол подписывается в двух экземплярах победителем аукциона и членами аукционной комиссии.
 Оплата стоимости приобретенного права заключения договора аренды на объект недвижимости осуществляется по безналичному расчету в белорусских рублях в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона с победителем аукциона.
 Победитель аукциона заключает договор на аренду торговой площади в редакции Арендодателя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента исполнения обязательства по оплате стоимости лота, согласовав эскиз торгового павильона с администрацией ЗАО «Выставочный центр «Аквабел».
 Срок договора аренды торговой площади – **1 (один) год**. Арендная ставка с НДС за один квадратный метр в месяц без эксплуатационных расходов на арендованное помещение и без эксплуатационных расходов на помещения общего пользования – **157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей за торговую площадь № 111 площадью 9 кв.м.** В случае уклонения или отказа от заключения договора аренды или уклонения или отказа от оплаты стоимости приобретенного права на заключение договора аренды задаток победителю аукциона не возвращается.
 Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до **03.10.2011 г. до 12.00** включительно по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, 1 (первый) этаж, комната 103. Тел.: (017) 237 95 65, 237 93 95.

ЗГАРЭЛА 142 ТОННЫ САЛОМЫ
 Пра пажар складзіраванай саломы на полі ААТ «Новая Дружба» блянцінскім пажарным-выратавальнікам паведаміў відавочца здарэння. Адышоўся яно паблізу вёскі Прыбор. Калі работнікі МНС прыбылі на месца, саломы ў рулонах ужо гарэла адкрытым полым. Месца пажару і само поле абаралі, каб прадухіліць пажару распаўсюджвання агню. Аднак 142 тонны саломы ў выніку пажару былі знішчаны. Пацярпелых, на шчасце, не было. Як мяркуецца, прычына здарэння — падпал.
Сяргей РАСОЛЬКА.

УСЁ, ШТО ВЫ ХАЦЕЛІ ДАВЕДАЦЦА ПРА «ЖЫРОЎКУ»...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
ПРЫКЛАД
Есць чатырохпакаёвая кватэра агульнай плошчай 82,8 кв.м, у якой зарэгістраваны 1 чалавек. Плата за тэхабслугоўванне разлічваецца наступным чынам:
 20 кв.м + 10 кв.м = 30 кв.м
 340 руб. x 30 кв.м = 10 200 руб.
 82,8 кв.м — 30 кв.м = 52,8 кв.м (лішак жылплошчы)
 797,5 руб. x 52,8 кв.м = 42 108 руб.
Разам: 52 308 руб.
УВАГА:
Лішняя агульная плошча кватэры аплатаваецца не па сабекошы, а па звычайным тарифе, калі гэта:
 — аднапакаёвая кватэра;
 — кватэра, заселеная некалькімі сям'ямі ў жылыва-камунальных паслуг (падзеленыя л/рахункі);
 — кватэра, у якой зарэгістраваны непрацоўчы пенсіянеры, інваліды 1 і 2 групы, якія пражываюць асобна ад працаздольных членаў сям'і.

Алена Урбановіч нагадвае, што ўсім непрацоўчым пенсіянерам, якіх пражываюць асобна ад працаздольных членаў сям'і (акрамя тых, хто пражывае ў аднапакаёвых кватэрах), неабходна прадаставіць працоўчыя кніжкі, пенсійнае паведчанне ў разлікова-даведнае цэнтр, каб плата за агульны метраж налічалася па тарифе ў 340 руб.

Адлічэнні на капітальны рамонт
 Правадзяцца штомесяц у памяры 100 працэнтаў ад сумы, налічанай за тэхнічнае абслугоўванне па сённяшніх стаўках.
 Калі ў чалавека знаходзіцца ва ўласнасці (і або) па дагаворы найму больш за адну кватэру і, адпаведна, у другой кватэры ўласнік (наймальнік) або члены яго сям'і не зарэгістраваны, налічэнне адбываецца 100 працэнтаў ад сумы, налічанай за тэхнічнае абслугоўванне па тарифе, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў.
Напрыклад: чатырохпакаёвая кватэра агульнай плошчай 82,8 кв.м, зарэгістравана 0 чал., Адлічэнні на капітальны рамонт разлічваюцца па тарифе 797,5 руб. (797,5 руб. x 82,8 = 66 033 руб.).
 Калі ў гэтай кватэры зарэгістраваны 1 ці больш чалавек, разлік такі: 340 руб. x 82,8 = 28 152 руб.
 Грашовыя сродкі, якія паступаюць ад насельніцтва, акумуляюцца

на субрахунку жыллёва-эксплуатацыйных арганізацый, гарадскіх (раённых) аб'яднаных жылыва-камунальных гаспадаркі для наступнага выкарыстання на мэставы прызначэнні. Пры змене ўласніка жыллага памяшкання, праведзеныя раней адлічэнні на капрамонт дома яртанна не падлягаюць. Новы ўласнік працягвае праводзіць адлічэнні ва ўстаноўленым парадку з моманту рэгістрацыі дагавора куплі-продажу (дарэння, мены).

Ацяпленне
 Налічваецца на агульную плошчу кватэры. Пры гэтым расход цеплавой энергіі, зафіксаваны прыборам уліку, за вылікам расхода цяпла на нежыллыя памяшканні, размяркоўваецца шляхам дзялення на агульную плошчу кватэры жылога дома і памнажэннем на тарыф за 1 Гкал. і метраж кватэры.
 Паказанні прыбораў уліку здымаюцца 4 разы ў месяц. Пры жаданні жыхары дома маюць права прымаць уздзеі з здыманымі паказаннямі прыбораў уліку. Для гэтага неабходна звярнуцца да галоўнага інжынера ЖЭС ці ў абаненці аддзел ЖРЭА.

ПРЫКЛАД
 Паказанні прыбораў уліку — 89,28 Гкал, расход цеплавой энергіі нежыллымі памяшканнямі — 0,6 Гкал. Агульная плошча кватэры дома для ацяплення — 7582,8 кв.м.
 Разлік: 89,28 Гкал-0,6 Гкал = 88,68 Гкал/7582,8 = 0,01169948 — гэтак складнік на ацяпленне 1 кв.м.
 Зараз тарыф за 1 Гкал складае 47804,1 руб. Маецца кватэра агульнай плошчай 82,8 кв.м., значыць, ацяпленне разлічваецца так:
 47804,1 руб. x 0,01169948 x 82,8 = 46 308,64 руб.
 Пры адсутнасці прыбораў уліку ацяпленне разлічваецца так: нарматыў спажывання цеплавой энергіі 1 кв. метра агульнай плошчы (зацверджана мясцовымі выканаўчымі і распарадкальнымі органамі) памнажаецца на метраж кватэры і тарыф за 1 Гкал.
 Калі ў кватэры ніхто не зарэгістраваны, то за цэнтральнае ацяпленне аплата ажыццяўляецца па ўстаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь тарыфах на цеплавую энергію, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў. Зараз такі тарыф за 1 Гкал складае 108 468,7 руб.

Вада-каналізацыя
 Пры наяўнасці індывідуальнага прыбора ўліку выдатку вады плата за аб'ём спажытай вады разлічваецца па тарыфе (які зацверджваецца мясцовымі выканаўчымі і распарадкальнымі органамі). Тарыф

зараз складае 890 руб. Тым, хто ўстаўляў індывідуальны прыбор уліку вады, налічэнне праводзіцца па фактычным яе спажыванні.
 У выпадку, калі грамадзянін не паведаміў аб'ём спажытай вады, прадуцяўляецца да аплаты водаспажыванне па сярэднім паказчыку за 2 папярэднія месяцы, альбо па нормах водаспажывання — з правадзённым наступнага пераразліку, зыходзячы з паказанняў прыбора ўліку.

Пры адсутнасці індывідуальных прыбораў расхода вады плата ажыццяўляецца па тарыфах, што забяспечваюць поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне (2545,9 руб. за 1 куб. метр вады). Гэта робіцца так: норма расхода (130 літраў у суткі халоднай вады і 130 літраў гарачай вады) памнажаецца на колькасць зарэгістраваных чалавек.
ПРЫКЛАД
 У кватэры пражывае 4 чалавек. Устаўлены прыбор уліку расхода вады. Выдатак па лічылніках халоднай вады — 9,2 куб.м, гарачай вады — 9,0 куб.м. Значыць, вада-каналізацыя будзе складаць: 9,2 + 9,0 = 18,2 куб.м. Кошт 890 руб. x 18,2 = 16 198 руб.

Калі прыбораў уліку вады не ўстаўлены, разлік халоднай вады праводзіцца наступным чынам: 130л x 31 (колькасць дзён у месяцы) x 4 (чалавек) = 16,12 куб.м. Разлік гарачай вады: 130 x 31 x 4 = 16,12 куб.м. Значыць, вада-каналізацыя будзе: 16,12 + 16,12 = 32,24 куб.м.
 Кошт: 2545,9 руб. x 32,24 = 82 079,82 руб. Аднольві відзі, што вельмі выгадна ўстаўляваць прыборы ўліку расхода вады.

Падагрэў вады
 Налічэнне платы за падагрэў вады праводзіцца па дзейных тарыфах за 1 Гкал цеплавой энергіі на падагрэў вады. Пры наяўнасці ў жыллым доме груповага прыбора ўліку выдатку цеплавой энергіі на падагрэў вады выдатак цяпла на 1 куб.м падагрэву вады вызначаецца па паказаннях прыбора.
 Пры адсутнасці груповага прыбора ўліку выдатку цеплавой энергіі на падагрэў вады налічэнне адбываецца па нарматыве, зацверджаным мясцовымі распарадкальнымі органамі.

Аплата за карыстанне ліфтам
 Плату за карыстанне ліфтам ажыццяўляюць жыхары, якія пражываюць вышэй за другую прыпінчаную пляцоўку ліфта, па тарыфах, устаноўленых у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам. Зараз

такі тарыф складае 1700 руб. з чалавека.
 Ад платы за карыстанне ліфтам вызваляюцца грамадзяне, якія па стане здароўя не могуць ім карыстацца. Такое права прадастаўляецца ім на падставе іх заявы (альбо заявы асобы, якая апякуе) і заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, якое прыкладаецца.
 Пры часовай адсутнасці грамадзяне не вызваляюцца ад унясення платы за карыстанне ліфтам (пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 16.12.2005г. № 1466)

Вываз і аб'ядшходжванне цвёрдых бытавых адходаў
 Налічэнне праводзіцца, зыходзячы з нарматыву ўтварэння ЦБА, зацверджанага мясцовымі выканаўчымі і распарадкальнымі органамі, колькасці людзей, якія пражываюць у жылым памяшканні, і тарыфаў за 1 куб. метр, устаноўленых у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.

Тарыфы на камунальныя паслугі па вывазе і аб'ядшходжванні цвёрдых бытавых адходаў, якія аказваюцца насельніцтву — 3426 руб. за 1 куб. метр.

Тэхнічнае абслугоўванне ЗПП (замочна-перагаворны прылад)
 Рамонтна-аднаўленчыя работы ахоўна-перагаворных (дамафонных) сістэм, змантаваных на пад'ездах жылых дамоў, вырабляюцца згодна з дагаворам, заключаным паміж жыхарамі і прадпрыемствам, якое выконвае гэтыя работы.

Радыё
 Налічэнне праводзіцца ў кожнай кватэры за 1 радыёкропкі. Зараз яго сума складае 800 руб. Калі вы не жадаеце карыстацца прадастаўленай паслугай, неабходна звярнуцца ў мясцовы філіял Беларускага радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру.

ТБ-праграмы
 прадастаўляе паслугі па трансляцыі тэлевізійнага каналаў, пералік якіх зацверджаны Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь, у колькасці праграм, доступ да якіх забяспечваецца тэхнічнымі магчымасцямі размеркавальнай сеткі па месцы аказання паслуг абаненту. Штомесячная абаненцкая плата за

паслугу па трансляцыі агульнадаступных тэлевізійных праграм складае 150 рублёў за праграму, лакальны тарыф на паслугу па трансляцыі праграм кабельнага тэлебачання складае 530 рублёў.
 У залежнасці ад адраса абанента колькасць трансляваных праграм можа складаць ад 20 да 33 (зыходзячы з тэхнічнай магчымасці сеткі).
 У выпадку нежаданага абанента карыстацца прадастаўленай паслугай у поўным аб'ёме або па іншых прычынах, яму прадастаўлена права ва адключэнні абаненцкай лініі ад сеткі кабельнага тэлебачання УП МТІС. Для адмовы ад паслуг МТІС абаненту неабходна звярнуцца ў цэнтр тэхнічнага абслугоўвання па месцы жыхарства або ў абаненцкі аддзел прадпрыемства, можна звярнуцца ў адрасе: Мінск вул. Цяньсянка, 23а. Паслуга будзе адключана пасля абследавання абаненцкай лініі спецыялістам МТІС і подпісу асноўным кватэрай-аімальнікам (уласнікам) акт-на-рада.

Збор за ўтрыманне сабак
 Спаганяецца штомесяц у залежнасці ад пароды сабакі.
 Стаўкі падатку ўстаўляюцца ў залежнасці ад вышыні сабакі ў карку (за выключэннем сабак, якія ўключаны ў пералік патэнцыйна небяспечных парод сабак):
 70 см і больш — 1,2 базавай велічыні за кожны месяц падатковага перыяду;
 ад 40 да 70 сантыметраў — 1 базавая велічыня за кожны месяц падатковага перыяду;
 да 40 сантыметраў — 0,4 базавай велічыні за кожны месяц падатковага перыяду.
 Небяспечныя пароды сабак — 1,5 базавай велічыні.
 Ад падатку вызваляюцца ўладальнікі сабак:
 - інваліды па зроку, для якіх утрыманне сабакі-павадыра з'яўляецца жыццёва неабходна; непрацоўчыя пенсіянеры, інваліды першай і другой групы пры адсутнасці сумесна пражываючых працаздольных членаў сям'і — за адну сабаку;
 - жыхары, якія пражываюць у індывідуальных жылых дамах, пры ўмове ўтрымання імі не больш за адну сабаку, якая не з'яўляецца крыніцай атрымання даходаў.

Святлана БУСЬКО.

ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщает об изменении с 1 октября 2011 года размеров вознаграждений, взимаемых по операциям с использованием банковских пластиковых карточек и условий проведения расчетов по операциям с использованием банковских пластиковых карточек:

Увеличен размер процентов, начисляемых на сумму средств, хранящихся на карт-счете (по вновь заключаемому и ранее оформленному договорам карт-счета) по карточкам БелКарт-М «Аграрная», БелКарт-М «Сберегательная» со счетом в белорусских рублях, VISA Electron «Сберегательная» со счетом в долларах США:

Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на карт-счете по карточкам БелКарт-М «Аграрная» со счетом в белорусских рублях, % годовых:	
- при сумме 0 — 1 000 000 бел. руб.	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
- при сумме 1 000 001 и более	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс дополнительные проценты в размере 2 процентных пункта
Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на карт-счете по карточкам БелКарт-М «Сберегательная» со счетом в белорусских рублях, % годовых:	
- при сумме 0 — 1 000 000 бел. руб.	по ставке до востребования
- при сумме 1 000 001 — 2 000 000 бел. руб.	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
- при сумме 2 000 001 — 5 000 000 бел. руб.	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс дополнительные проценты в размере 2 процентных пункта
- при сумме 5 000 001 бел. руб. и более	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс дополнительные проценты в размере 4 процентных пункта
Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на карт-счете по карточкам VISA Electron «Сберегательная» со счетом в долларах США, % годовых:	
- при сумме 0 — 1 000 USD	0,5
- при сумме 1 001 — 4 000 USD	4
- при сумме 4 001 USD и более	6

Изменены размеры следующих вознаграждений, взимаемых по операциям с использованием банковских пластиковых карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Наименование операции	пластиковые карточки MasterCard Gold, VISA Gold (мультивалютные)		пластиковые карточки MasterCard Gold, VISA Gold	
	Счет в долларах США	Счет в евро в бел. руб.	Счет в долларах США	Счет в евро в бел. руб.
Обслуживание карточки MasterCard с магнитной полосой: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 90 долларов США 85 долларов США 60 долларов США	400 000 бел. руб. 350 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.	не предоставляется 90 долларов США 85 долларов США 60 долларов США	400 000 бел. руб. 350 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.
Обслуживание микропроцессорной карточки VISA стандарта EMV со сроком действия 1 год: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 95 долларов США 90 долларов США 65 долларов США	400 000 бел. руб. 350 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.	не предоставляется 95 долларов США 90 долларов США 65 долларов США	400 000 бел. руб. 350 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.
Обслуживание микропроцессорной карточки VISA стандарта EMV со сроком действия 2 года: основной: - за первые два года обслуживания - за каждые последующие два года обслуживания дополнительной	не предоставляется 110 долларов США 70 долларов США	600 000 бел. руб. 400 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.	не предоставляется 110 долларов США 70 долларов США	600 000 бел. руб. 400 000 бел. руб. 300 000 бел. руб.
Наименование операции	пластиковые карточки MasterCard Standard, VISA Classic (мультивалютные)		пластиковые карточки MasterCard Standard, VISA Classic	
	Счет в долларах США	Счет в евро в бел. руб.	Счет в долларах США	Счет в евро в бел. руб.
Обслуживание карточки MasterCard с магнитной полосой: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 30 долларов США 25 долларов США 20 долларов США	150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.	не предоставляется 30 долларов США 25 долларов США 20 долларов США	150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.
Обслуживание микропроцессорной карточки VISA стандарта EMV со сроком действия 1 год: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 40 долларов США 35 долларов США 25 долларов США	150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.	не предоставляется 40 долларов США 35 долларов США 25 долларов США	150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.
Обслуживание микропроцессорной карточки VISA стандарта EMV со сроком действия 2 года: основной: - за первые два года обслуживания - за каждые последующие два года обслуживания дополнительной	не предоставляется 50 долларов США 25 долларов США	200 000 бел. руб. 180 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.	не предоставляется 50 долларов США 25 долларов США	200 000 бел. руб. 180 000 бел. руб. 90 000 бел. руб.

ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщает об изменении с 1 октября 2011 года размеров вознаграждений, взимаемых по операциям с использованием банковских пластиковых карточек и условий проведения расчетов по операциям с использованием банковских пластиковых карточек:

Наименование операции	пластиковые карточки MasterCard Business (мультивалютные)			пластиковые карточки MasterCard Business		
	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.
Обслуживание карточки: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 55 долларов США 50 долларов США	180 000 бел. руб. 150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб.	не предоставляется 55 долларов США 50 долларов США	не предоставляется 55 долларов США 50 долларов США	180 000 бел. руб. 150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб.	180 000 бел. руб. 150 000 бел. руб. 120 000 бел. руб.
Наименование операции	пластиковые карточки Maestro, VISA Electron (мультивалютные)					
	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.
Обслуживание карточки: основной: - за первый год обслуживания - за второй год обслуживания - за третий и каждый последующий год обслуживания дополнительной	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США	не предоставляется 9 долларов США 8 долларов США 6 долларов США
Обслуживание основной карточки в течение года при ее оформлении с основной карточкой VISA (Classic, Gold) или MasterCard (Standard, Gold)	не предоставляется					
Наименование операции	пластиковые карточки MasterCard (Gold, Standard, Business), Visa (Gold, Classic)					
	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.	Счет в долларах США	Счет в евро	Счет в бел. руб.
Перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовления дубликата карточки	60 000 бел. руб.					
Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) карточки (1 день)	60 000 бел. руб.					
Выявление в платежной системе правильности списания средств со счета, за исключением случаев мошеннических операций	150 000 бел. руб.					
Блокировка карточки банком	150 000 бел. руб.					
Представление внеочередной выписки по карт-счету, дубликата выписки (по заявлению клиента)	18 000 бел. руб.					

Изменены условия овердрафтного кредитования по карт-счетам *:

Вид овердрафтного кредитования	Годовая процентная ставка овердрафта, % годовых	Штрафная процентная ставка овердрафта, % годовых	Плата за просроченные платежи, % годовых
Овердрафтное кредитование физических лиц:			
по карт-счетам в белорусских рублях с ежемесячным сроком погашения	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов
по карт-счетам в белорусских рублях со сроком погашения 3 месяца	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10,5 процентного пункта	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10,5 процентного пункта	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10,5 процентного пункта
по карт-счетам в белорусских рублях со сроком погашения 6 месяцев	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 11 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 11 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 11 процентных пунктов
Овердрафтное кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:			
по карт-счетам в белорусских рублях с ежемесячным сроком погашения	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов	Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 10 процентных пунктов

* Изменения применяются ко всем вновь заключаемым учреждениям банка договорам карт-счета, а также при внесении в действующие договоры карт-счета изменений, касающихся установления, изменения размера лимита овердрафта или условий овердрафтного кредитования.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНН 100325912.

«ГАРАЧАЕ» ПЫТАННЕ ЧАГО ЧАКЫЦЬ АД КАПРАМОНТУ?

Адказвае галоўны інжынер УП ЖРЭА № 1 г. Мінска Аляксандр ІЛЬЮЧЫК:

— Пры пастаючы дома на капрамонт распаўсюдаецца праектна-каштарная дакументацыя, якая прадугледжвае прывядзенне за кошт сродкаў капітальнага рамонтна наступных работ: замена даху, уцвяпленне фасадаў, замена аконных блокаў, замена агульных стаякоў каналізацый-водарэадова, лежкаў у падвале, замена радыятару або іх устаўноўка ў кватэрах, дзе радыятары знаходзяцца ўнутры панэлі. Таксама за кошт сродкаў капрамонтна праводзіцца добраўпарадкаванне тэрыторыі, устаўноўка дзіцячага абсталявання.
 Падчас капітальнага рамонтна ўвесь дом прыводзіцца ў адпаведнасць з нарматывамі цеплатэхнічных характарыстык, г.зн. праводзіцца так званая цепламадэрнізацыя будынка. Важная крыніца статыі цяпла — вокны



Аляксандр Гордзіч родам з Іванаўскага раёна. З чырвоным дыпломам закончыў Пінскі ўлікова-кредытны тэхнікум, фінансава-эканамічны інстытут у Санкт-Пецярбургу і Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працаваў выкладчыкам тэхнікума, у якім вычыўся, у банкаўскай сферы і прыватным бізнэсе. У органах дзяржаўнага кіравання пачынаў са спецыяліста ўпраўлення эканомікі Пінскага гарвыканкама, праз нейкі час узначаліў упраўленне, а пасля гадавой стажыроўкі на пасадзе кіраўніка ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці, прамысловасці, транспарту і сувязі Брэсцкага аблвыканкама вярнуўся ў Пінск на пасаду намесніка старшыні выканкама па эканамічных пытаннях. Кіраваў рэгіянальным камітэтам дзяржкантролю. Выканаўчую ўладу ў Пінску ўзначальвае сёмы год.



Расце і прыгажэ Пінск.

Праблемы ўзнікаюць і вырашаюцца, А ГАРАДЫ ЗАСТАЮЦА

Пінск — буйны прамысловы цэнтр і транспартны вузел на паўднёвым захадзе Беларусі, побач з украінскай мяжой, дзясяткі на колькасці насельніцтва горад рэспублікі. Згадзіцца, 132 тысячы — не так і мала. Самі пінчане завяць свой горад тысячагоддзям, і маюць на тое падставу: сёлета споўнілася 914 гадоў з моманту ўпамінання Пінска ў Іпацэўскім летапісе. Гэта адзін з культурных і духоўных цэнтраў Беларусі — «месца тут намоленна».

ці і чыя прадукцыя разыходзіцца ў 36 краінах свету; прадпрыемствы перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі — наш малочны камбінат, які зараз з'яўляецца філіялам ААТ «Савушкін прадукт»; знакамты Пінскі мясакамбінат, гандлёвую марку якога — «Лікант» — ведаюць далёка за межамі краіны, а таксама камбінат хлебапрадуктаў, хлебазавод і шэраг іншых буйных калектываў. Сваё ганаровае месца ў гэтым пераліку займаюць і прадпрыемствы лёгкай прамысловасці — срод іх перш за ўсё акцыянернае таварыства «Палессе», шырока вядомае ў навадзё як «Пінскі трыкатаж». Можна назваць таксама СП «Дынама Праграм Такстыль» — прадпрыемства па вытворчасці спартыўнага адзення, якое ў асноўным разыходзіцца на Захадзе, і некалькі менш буйных вытворчых калектываў. І яшчэ адзін блок — прадпрыемствы металаапрацоўкі і машынабудавання. Іх маркі шырока вядомы ў рэспубліцы: «Амкадор-Пінск», завод «Кузілітмаш», завод «Камертон» НВА «Інтэграл» — спіс не малы. Горад — буйны транспартны вузел. У нас развіты грузавы аўтамабільны транспарт, ёсць свой аўтобусны парк, які абслугоўвае тэрыторыю некалькіх раёнаў, і гэта адно з лепшых транспартных прадпры-

емстваў краіны. Узровень датацыі ў яго адзін з самых нізкіх у Рэспубліцы Беларусь: сёлета ў маі ён склаўся толькі 15-20 працэнтаў, у той час як у іншых нават перавышаў 50. Гэта лепшым чынам характарызуе эфектыўную работу транспартнікаў. Пра што сведчыць і такі цікавы факт: у нас, у адрозненне ад іншых гарадоў, не інтэрвалны рух аўтобусаў, а пахвілінны. Аўтобусы прыходзяць на прыпынкі строга па графіку, які пазначаны на таблічцы. Яшчэ адзін штрих: у горадзе няма прыватных «маршрутак». Нейкі час яны спрабавалі працаваць, некаторыя прарыліся не калі год, але ў рэшце рэшт не вытрымалі канкурэнцыі з гарадскім аўтапаркам, дзе больш парадку, арганізаванасці, і ў выніку работа арганізавана належным чынам. У нас свой рачны порт, ёсць Днепра-Бугская прадпрыемства водных шляхоў, якое абслугоўвае Днепра-Бугскі канал ад Брэста да мяжы з Гомельскай вобласцю. Дзейнічае вельмі прыгожы чыгуначны вакзал, які пабудаваны параўнальна надаўна і сам па сабе з'яўляецца цудоўным узорам урбаністычнага дойлідства.

Гэта далёка не ўсё патэнцыял — ён значна большы. І каб горад жыў паўнаватарным жыццём, нам патрэбна забяспечыць нармальную дзейнасць не толькі вытворчых калектываў, але і ўсёй гарадской інфраструктуры, пакапаціцца аб прыцягванні ў горад інвестыцый і іх гаспадарскім выкарыстанні. У апошнія гады нам удалася прыцягнуць інвестыцыі ў значных аб'ёмах, іх памер складаў каля двух мільярд рублёў, то інвестыцыі перавышалі 600 мільярд рублёў у год. Што дазваляла больш высокімі тэмпамі весці жыллёвае будаўніцтва, уключаючы адчувальныя сродкі ў развіццё асноўных фондаў прадпрыемстваў. Летас мы здалі звыш 120 тысяч квадратных метраў жылля. Будучы навааселі і сёлета, хоць і крыху менш. У горадзе патрэба ў жыллі значная.

Пінчане заўсёды ўмелі будаваць і ўмелі гандляваць. Дзякуючы актыўнай пазіцыі работнікаў гандлю і бытавога абслугоўвання мы выкарысталі для патрэб горада значную частку сродкаў, атрыманых ім ад прыросту аб'ёму тавараабароту. У свой час «бытоўка» была прыватызавана амаль уся, але гарадскім прадпрыемствам засталася «Рамбытэхніка», хоць і ў статусе ААТ. Яна паспяхова працуе і ў суседніх Лунінецкім, Іванаўскім, Драгінскім раёнах.

Застаўся працаваць як гарадское прадпрыемства і КБА, хоць і з невысокім, але стабільным узроўнем рэнтабельнасці. Нашы бытавікі занялі рынак сацыяльна значнага паслуг дзякуючы падтрымцы органаў улады і не аддаюць яго прыватніку. Мы не маем нічога супраць сумленнага прыватніка, але, напрыклад, такую далікатную справу, як ремонт апаратуры, што дазваляла больш высокімі тэмпамі весці жыллёвае будаўніцтва, уключаючы адчувальныя сродкі ў развіццё асноўных фондаў прадпрыемстваў. Летас мы здалі звыш 120 тысяч квадратных метраў жылля. Будучы навааселі і сёлета, хоць і крыху менш. У горадзе патрэба ў жыллі значная.

Калі гаварыць пра прыватны сектар эканомікі больш падрабязна, то сфера малага бізнэсу ў нас даволі развітая: у горадзе зарэгістравана і працуе каля пяці тысяч індыўідуальных прадпрымальнікаў і больш за 600 прадпрыемстваў малага бізнэсу. Прычым мы маем нядрэнныя прыклады не толькі ў гандлі, але і ў сферы вытворчасці. Шэраг такіх прадпрыемстваў перарослі ў прадпрыемствы сярэдняга і буйнога бізнэсу. Усім вядома марка «Палескія акумулятары» стала нашай гандлёвай маркай, яна якая і нарадзілася з малага бізнэсу. І сёння адзін з асноўных інвестыцыйных праектаў, які мы абмяркоўваем з замежнай фірмай-інвестарам, накіраваны на прыцягненне ў горад сродкаў, каб істотна павялічыць выпуск папулярных акумулятарных батарэй.

Прадпрыемства малага бізнэсу была ААТ «Дзёмметр», якая спецыялізуецца на вытворчасці абсталявання для жывёлагадоўчых фермаў і комплексаў. Сёння гэта сапідная фірма, якую ведаюць і дзе ахвотна рэагуюць заказчыкі нашай аграпрамысловыя. Больш за 40 працэнтаў гарадскога бюджэту фарміруецца якраз за кошт прадпрыемстваў малага і сярэдняга бізнэсу і індыўідуальных прадпрымальнікаў. Хоць ім зараз зусім не лёгка. Ім патрэбна пераарыентавацца з завозу імпартаў прадукцыі і перайсці на рэалізацыю айнай, у тым ліку вывозіць яе за мяжу. Падставіць плячо і дапамагчы выдучым прадпрыемствам горада ў рэалізацыі іх высакаякаснай прадукцыі. Гэта было б цалкам патрыятычна і — перспектыўна, і яны маглі б разлічваць на нашу шматбаковую дапамогу.

Аб гэтым горадзе можна расказаць многа і доўга. Хаця б каротка пазнаёміць нас са сталіцай Палесся, яго рэальным сектарам мы папрасілі старшыню Пінскага гарвыканкама Аляксандра Аляксандравіча ГОРДЗІЧА.



Інтэрнат Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.



Мікрараён «Радужны».

ТРЭСТ, ЯКІ МОЖА ЎСЁ

Нават напярэдадні свята горада генеральны дырэктар ААТ «Будаўнічы трэст № 2» Пётр НЯСЦЮК менш за ўсё быў сільны гаварыць пра дасягнутае. Яго думкі скіраваны ў дзень заўтрашняга дня, калі яно будзе, ці хоць працы для ўсіх падраздзяленняў і дзе шукаць дадатковыя аб'ёмы, што з фінансаваннем тых аб'ектаў, на якіх трэст ужо працуе?.. Пятра Рыгоравіча можна зразумець: не для таго ён наклаў амаль сорок гадоў жыцця на развіццё гэтага калектыву, каб нейкая грашовая непаразуменні (а грошы — толькі інструмент, не больш) паставілі пад сумненне вынікі шматгадовай працы тысяч людзей. У рэшце рэшт мы разам пагадзіліся, што меры, якія зараз прымаюцца па стабілізацыі валютнага рынку (а значыць, і ўсёй эканомікі), даюць падставу для аптымізму, што Урад зможэ пакапаціцца пра перадавы атрад рэальнага сектара эканомікі — будаўніцтва, не кіне іх у складаную частку і размова пладуна перацяжкі на справы надзённыя.

Скажам некалькі слоў пра калектыв. Створаны ён 45 гадоў таму, і з гэты час добра-такі наперадаваў не толькі ў Пінску, але і ў Столінскім, Лунінецкім, Іванаўскім, Драгінскім раёнах, у Мікашэвічах і нават на Гомельшчыне. На яго рахунку хутка будзе два мільёны квадратных метраў жылля, ужо ёсць амаль 50 дзіцячых садкоў і

пад 30 школ, шэсць ці сем бальніц, некалькі паліклінік, чатыры тэхнікумы, дзіцячы санаторый-прыгажун Нацыянальнага банка ў Ружанях. А калі паспрабаваць ацаніць уклад у развіццё рэальнага сектара, то варта назваць такія прадпрыемствы, як знакамітыя «Палессе» і «Кузілітмаш», заводы сродкаў малой механізацыі і ліцейнага абсталявання, мазблеву фабрыку — і ўсё гэта ў Пінску; «Граніт» і «Спецэлектрамеханік» завод у Луніцы, сападоўны завод у Іванава, «Эксон» і камбіормавы ў Драгінцыне, камбінат будаўнічых матэрыялаў і паслугу Гаўрына ў Століншчыне, падрывотку шляхетнага Кобрына да рэспубліканскіх «Дзьяныч» — пералік можна працягваць і працягваць, ён вялікі.

Апошнія гады назіраўся ўстойлівы прырост аб'ёму будаўніцтва, штогод да 30 працэнтаў, — расказвае Пётр Нясцюк. — Заказаў было столькі, што мы не за ўсё браліся: не ўсё маглі асілкаць. Спартрэліса нарашчаецца колькасць склад брыгад і ўпраўленняў, асабліва калі на першы план пачало выходзіць узвядзенне жылля. З 900 чалавек у 2000 годзе калектыву трэста вырас амаль да трох з паловай тысяч у мінулыя. Пра якасць будаўніцтва сведчыць хача б тое, што лепшымі аб'ектамі года на конкурсе, які праводзіць Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь і Саюз будаўнікоў Беларусі, прызнаваліся дзіцячы адукацыйны спартыўны комплекс «Ружанскі», «Лядовае арэна» і плавацкая басейны спарткомплексу «Хвалы» ў Пінску.

Магчыма, лепш за ўсё працуе на імідж калектыву той факт, што трэсту даручана прадстаўляць Беларусь у далёкім замежжы: яго інжынерна-тэхнічныя работнікі працуюць на узвядзенні жылля ў Венесуэле — на пасадах майстроў, прапарав, начальнікаў участкаў. У кастрычніку з Пінска адпраўляецца яшчэ адзін такі «дэсант» у Каракас, бо там ёсць попыт на граматычны спецыялістаў, а таксама высокакваліфікаваных рабочых-аддзелачнікаў.

— У сталіцы Палесся, акрамя нас, сур'ёзныя аб'екты амаль ніхто не ўзводзіць, — працягвае Пётр Рыгоравіч. — Ёсць участак Брэсцкага ДБК, які будзе панзельныя дамы. А адказнасць практычна за ўсё прамысловасць, за ўсё жыллё з цэглы (зараз асвоілі і маналітнае домабудаванне) ляжыць на нас. Уключаючы сацульбыт — дзіцячыя садкі, аб'екты бытавога абслугоўвання. Надаўна дабавіліся аб'екты Палескага ўніверсітэта — цалкам пабудаваны спарткомплекс, а гэта адзін з доволі ўнікальных аб'ектаў. Днямі завяршылі і здалі вучэбны корпус. У верасні ўзвядзём у эксплуатацыю інтэрнат.

Асноўны ўпор робіцца на ўвод жылля ў новых мікрараёнах — такая канкрэтная задача пастаўлена кіраўніцтвам краіны, і мы яе выконваем. Вялікая ўвага надаецца якасці жылля. Каб атрымаць ад кожнага гаспадары новай кватэры расліску, што ў яго няма да будаўніцтва прэзэнціі, патрэбна вельмі пастарацца. Гэта не тое, што было раней, калі людзі атрымлівалі кватэры бясплатна. Сёння яны будуць іх за ўласныя грошы, і ўзровень патрабаванняў зусім іншы. Каб яму адпавядаць, укаранілі ў сябе сістэму меанджменту якасці, якая адпавядае патрабаванням СТБ ІСО 9001 — 2001, шмат увагі надаём культуры вытворчасці. Брыгады забяспечаны неабходным інструментам, малой механізацыяй. Маналітнае домабудаванне само па сабе дазваляе працаваць больш якасна: апагульва, правільныя геаметрычныя меры, роўная паверхня. Важна і тое, што газасілка кладацца на клей. Крывых сценаў там увогуле не можа быць.

Дзейнічаюць аддзел кантролю якасці, атэставаная лабараторыя, у гэтым накірунку працуе і юрыдычная служба. Інжынеры па якасці працуюць у кожным упраўленні. Штомесяц у падраздзяленнях, непасрэдна на аб'ектах, праводзіцца Дні якасці, на выніках якіх пішацца загад па трэсце. Выдатныя якасці заахваваюцца, а калі некага патрэбна паправіць, таго папраўляем.

Сёлета мы павінны былі ўвесці 79,5 тысяч квадратных метраў жылля, але з-за недастатковасці фінансавання пяць дамоў хутэй за ўсё ляройдзю і праграму наступнага года. Вельмі спадзяёмся, што фінансаванне астатніх уводных аб'ектаў жыллёвай праграмы будзе адноўлена, і наш вытворчы канвеер у далейшым зможэ працаваць без перабоў.

Акрамя таго, у нас па дзяржаўнай інвестыцыйнай праграме такі сур'ёзны аб'ект, які вытворчасць па выпуску імпартазамыяцыйнага лацінавага пліты ДСП на аб'яднанні «Івазв'ячдыр» магунтасцю 240 тысяч квадратных метраў у год. І завяршэнне пятай лініі на вытворчым аб'яднанні «Граніт».

За апошнія два-тры гады правялі тэхнічна перааснашчаны, без чаго нельга доўгі час заставацца канкурэнтаздольным на рынку будаўнічых паслуг. Частку тэхнікі набылі за кошт інавацыйнага фонду, астатнюю — за грошы прадпрыемства і на крэдыты, якія зараз патрэбна вяртаць.


Што датычыць праграмы наступнага года, то і мы, і нашы ўпраўленні ў Драгінцыні і Мікашэвічах настойліва шукаем аб'ёмы. Я некалькі разоў быў у Смаленску — там праводзіцца тэндэр, і мы разлічваем, што зможам папрацаваць у суседзях. Трэст атрымаў статус самарэгулюемай арганізацыі міжрэгіянальнага аб'яднання будаўнікоў, што дае нам такое права. Тым больш што вопыт

рабы ў расійскіх рэгіёнах у нас ужо ёсць: мы ў свой час нямала працавалі ў Маскве, Чарналуцы, Санкт-Пецярбургу, Туле, Варонежы, іншых буйных гарадах.

Аб'ёмы работы накуль не скараціліся, працуем у ранейшым рэжыме. Актыўна працуем з заказчыкамі і заключаем дагаворы на наступны год. Так што карыстаюся трыбунай урадавай і парламенцкай газеты «Звязда», каб запрасіць патэнцыяльных партнёраў да супрацоўніцтва. У нашых калектываў вялікая магчымасць працуем хутка і якасна, умеем усё. Інакш кажучы, трэст у стане выканаць любыя віды будаўнічых-мантажных работ, любога прызначэння і складанасці. Для гэтага ёсць усе: кваліфікаваныя спецыялісты, сярэдняя зарплата якіх зараз складае 1,5 мільён 870 тысяч рублёў і якія трымаюцца за сваю работу; ёсць машыны і механізмы, уласны завод зборнага жалезабетону і УВТК.

Магу падкрэсліць, што, акрамя агульнабудуаўнічых, выконваем і спецыяльныя работы: сантэхніку, электрыку — уласнымі сіламі вядзём аб'екты з самага пачатку і здаём іх «пад ключ». Маём вопыт

будуаўніцтва для жывёлагадоўлі. У апошні час пабудавалі дзве фермы ў Драгінскім раёне, а ў Мікашэвічах — ферму для «Граніта». Так што, паважаныя заказчыкі, тэлефануйце, будзем сустракацца і дамаўляцца.



Кіраўнік БУ № 184 Анатолій БАЖКО і галоўны спецыяліст па сацыяльнай і ідэалагічнай рабоце ААТ «Будтрэст № 2» Віталій ГЕТМАН.

Галоўны інжынер УВТК Сяргей ДЗЯМЧУК ахвотна прадэманструваў для фотаздымка металічныя дзверы і локі, якія вырабляюць нават на экспарт.

Цэхі УВТК аснашчаны сучасным абсталяваннем. Магутным прэсам кіруе вопытны разчык металу Аляксей ПАЛЕШКА.

Станочнік Уладзімір ВАСІЛЬЕЎ.

Галоўны корпус Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.

А ПРА МОДУ СПЫТАЙЦЕ Ё «ПАЛЕССЯ»



Динаміка — станоўчая

Напачатку — карысная інфармацыя ад намесніка генеральнага дырэктара па эканоміцы і фінансах Віктара ВАЙТОВІЧА:

— Першую палову года наша прадпрыемства адпрацавала нядрэнна. Для параўнання скажу, што калі летас, у тых умовах, мы закрылі першае паўгоддзе са стратамі, то сёлета — з прыбыткам. Праўда, летас прадпрыемства ў выніку прынятых мер таксама «выраўналася» і атрымала мільярд рублёў чыстага прыбытку.

Сёлета ж за першае паўгоддзе, калі браць аб'ём вытворчасці прадукцыі ў сённяшніх цэнах, тэмп росту склаў 151 працэнт да леташняга узроўню. За шэсць месяцаў прыбытак ад рэалізацыі прадукцыі склаў сем мільярдў, а чысты прыбытак — чатыры мільярды. Так што дынаміка ёсць, і прычым станоўчая.

Наша прадпрыемства — экспартаарыентавана. Удзельная вага экспарту ў агульнай складзе не менш як 60 працэнтаў. Мы бачым, што паказчык можна павялічваць, і ў гэтым кірунку шмат працуем.

За лічбамі — чалавек

Расказвае дырэктар фабрыкі верхняга трыкатажу Таццяна ЛУГІНА:

— Адпаведны Указ Прэзідэнта дазволіў нам за апошнія тры гады абнавіць і мадэрнізаваць каля 45 працэнтаў парка станочнага абсталявання. І прадукцыя, якую атрымліваем на новым абсталяванні, абсалютна канкурэнтаздольная на рынках. Асабліва за патрабаванні дзіцячы і мужчынскі асартымент. У дзіцячым у нас фактычна няма канкурэнтаў у Беларусі — гэта наш канек, на ім мы акцэнтуюць сваю работу. А вась з жаночым асартыментам працаваць надзвычай складана, бо толькі ў Брэсцкім раёне зарэгістравана больш за 400 фірмаў, якія афіцыйна шыюць жаночае адзенне. Тым не менш мы дадаткова атрымалі сертыфікат адпаведнасці на мужчынскае і жаночае бялізнавае адзенне і паціўнік з дазважэннем збіраць. За кошт пашыраных тэхналагічных магчымасцяў новых станкоў і машын (у вышыўцы, вязанні, той жа абвязцы каўнеркаў, кішэння, планак, у перапліценні і гэтак далей) мы змаглі пашырыць канкурэнтаздольны асартымент. Пры гэтым адчувальна змяншаюцца працазатраты.



Начальнік упраўлення па якасці Наталля Казлова.



Прыгожую рознакаляровую вышыўку на верхняе адзенне і бялізну наносіць на вырабы аўтамат, якім кіруе Святлана Лазарчук.

— на ўсё наша велізарнае прадпрыемства. Сёлета рэкламацыя не было.

У сваёй рабоце шырока выкарыстоўвае вопыт калег і дзеліцца ўласным. Зараз з'яўляюцца прадстаўніком беларускага боку ў распрацоўцы тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза па ўвядзенні патрабаванняў да прадукцыі лёгкай прамысловасці краін саюза.

Візітка прадпрыемства
Адкрытае акцыянернае таварыства «Пінскае прамыслова-гандлёвае аб'яднанне «Палессе» — адно з буйнейшых прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці ў краінах СНД і Усходняй Еўропы. На ім працуе каля 4 тысяч чалавек. Менавіта тут закладваліся традыцыі і стварыліся станоўчы імідж беларускага трыкатажу. І вось ужо больш за 40 гадоў калектыў паспяхова працуе на рынку верхняга трыкатажу і пражы, лічыцца адным з найбольш стабільных.

Асноўныя віды дзейнасці — вытворчасць і рэалізацыя верхніх трыкатажных вырабаў, камвольнай паўшарсцяной і аб'ёмнай пражы, трыкатажнага паўшарсцянога палатна.

Папулярнасць пінскаму трыкатажу стварылі шырока разнастайнасць мадэляў высокай якасці, зручных і камфортных. «Палессе» прапануе пакупнікам прадукцыю для ўсіх узростаў груп. Асноўная шкала памераў ад 24-га

— Першай праклала сюды сяжынку яшчэ мая бабуля, затым тут працавала мае бацька і маці, услед за імі — і я. А сёння разам са мной ходзяць на змены сын, сястра, жонка брата, ды і сам брат тут працаваў. Нас многа. Я з'яўляюся старшым майстрам падрыхтоўча-фарбавальнай вытворчасці, адказваю за абсталяванне. Зараз прыйшло новае, з электронікай, працаваць стала і складаней, і лягчэй.

...Біяграфія Уладзіміра Іосіфавіча складалася разнастайна і цікава. Пасля прафесійнага вучылішча накіравалі ў Саратаў, адтуль прызываўся ў армію. Служыў тэрміновую ах на самым касмадроме Байканур. На «Палессі» пачынаў



Дырэктар фабрыкі верхняга трыкатажу Таццяна ЛУГІНА.

Радуе, што нашы мастакі, якія імкнучца ўдзельнічаць у фестывалях моды, заўсёды прывозяць дыпламы за прызавыя месцы. Яны атрымліваюць узнагароды і на еўрапейскіх паказах, дзе прадстаўляюць свае калекцыі.

Дарчы, пра ўзнагароды. Лёгася прадпрыемства атрымала дыпламы рэспубліканскай выставы-кірмашу «БелЭкспа», 3-й міжнароднай выставы-кірмашу тавараў і паслуг «Нашым дзецям» і 6-га міжнароднага спецыялізаванага кірмашу «Свет дзіцяства». А таксама выставы-кірмашу «Тэкстылі і мода. Вясна» ў Новаасібірску і выставу ва Уфе і Балаградзе.

Сёлета дыпламы за шырокі асартымент і высокую якасць прадукцыі атрымалі на выстаўках у аб'ядзёных расійскіх сталіцах — Маскве і Санкт-Пецярбургу, а таксама ў далёкім Чалыбінску.

Рыхтуем пакупнікам сюрпрызы

Начальнік мастацкай майстар-ні Святлана МАРЧУК:

— Як мы паспяваем за модай? Уважліва сочыма за яе зменамі праз інтэрнэт — карціна там даволі пэўная. Акрамя таго, нашы мастакі сапраўды імкнучца не прапусціць ніводнай міжнароднай выставы, каб на свае вочы бачыць тэндэнцыі айчынай, расійскай і еўрапейскай моды і ўлічваць іх у рабоце. Звычайна там прадстаўляюць прадукцыю такія гранды сусветнай моды, як вядучыя Дамы моды і знакамітыя фірмы Францыі, Іспаніі, Германіі.

Пад уплывам найноўшых тэндэнцый мастакі «Палесся» пры стварэнні новых мадэляў выкарыстоўваюць разнастайныя мастацкія прыёмы. Мода — дама з характарам. Сёння для лініі новага накірунку характэрны адсутнасць залішняй колькасці дэталю, простыя і гібкія слізганы. І робіцца некаторы акцэнт на гаму нейтральных колераў. Змены закранулі слізг жаночага адзення, зараз гэта — падоўжаныя станы, аб'ёмныя рукавы і ўтульныя каўнеркі. Класічны мужчынскі слізг дапоўняюць новыя жакардавыя малюнкамі, спалучэннем шаткаляровых палосак, што надае трыкатажным вырабам сучасны і цалкам прэзентабельны выгляд.

Усе нашы дзесяць мастакоў працуюць натхнёна, з добрай выдумкай, з захаваннем народных традыцый — і Аляўціна Архіповіч, і Наталля Кандыбіна, і маладзёжыя

электрыкам па рамонце абсталявання. Пасля вучобы ў тэхнікуме добры дзясятка гадоў з'яўляўся памочнікам майстра. Так што службу свая ведае дасканала. Як любому бацьку, яму спакайней, што сын — бочак.

Сын Дзмітрый закончыў БНТУ, працуючы ўніверсітэце спачатку праходзіў у «Пінскгасвятле», але ўсё ж захацеў на «Палессе». Магчыма, таму, што дома кожны дзень размовы — навокал «Палесся», і яно даўно стала блізка і родным. Лычы, амаль уся сям'я там. Ішоў на прадпрыемства, як да сябе дадому. Як і бацька, пачынаў электрамонтэрам, затым прызначылі інжынерам аддзела энергакантролю. Зараз Дзмітрый Уладзіміравіч — начальнік гэтага аддзела.

Каментарый намесніка генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях Юрыя РЫБАКА:

— Магчыма, гэта некага здзіўляе, але ідэалагічны актывізм шматлікага прадпрыемства лічыць сябе адказным за высокую імідж гандлёвай маркі. У праблемах якасці прадукцыі ёсць ідэалагічна складовая, калі мець на ўвазе, што высокая якасць працы з'яўляецца сваясабівай ідэалагічнай якасцю, і гэта той фундамент, у нас зацверджана «Палітыка ў галіне якасці», і гэта той фундамент, на які абалпаемся. Тлумачым персоналу якасць здаровага калектыву. У нас зацверджана «Палітыка ў галіне якасці», і гэта той фундамент, на які абалпаемся. Тлумачым персоналу якасць здаровага калектыву. У нас зацверджана «Палітыка ў галіне якасці», і гэта той фундамент, на які абалпаемся. Тлумачым персоналу якасць здаровага калектыву.

Сыравіну, якая паступае ў аб'яднанне, правярваем, што называецца татальна і вельмі уважліва. Самі тэхналагічныя працэсы ў сувязі з устаноўкай новага, сучаснага абсталявання кантраляваць стала лягчэй, верагоднасць узнікнення дэфектаў знізілася. Тым не менш кантроль існуе — выбарачны ці суцэльны. Гатовую прадукцыю правярваем асабліва дасканала, на тых жа трыкатажных вырабах вядзецца толькі суцэльны кантроль. Сваім штампам кантраплёр АТК пацвярджае адпаведнасць выраба патрабаванням стандарту і адкрывае яму дарогу да спажыўца.

Летас мы атрымалі толькі адну рэкламацыю на сваю прадукцыю

напраму: кожны з іх — акцыянер. Лозунг наш прасты і зразумелы: «Ад якасці працы залежыць якасць жыцця».

А ўвогуле сістэма ідэалагічнай работы, як і на існых прамысловых прадпрыемствах горада, накіравана на падтрыманне стабільнай сітуацыі ў працоўным калектыве, на выкананне асноўных вытворча-эканамічных задач. Працуюць інфармацыйна-прапагандысцкія групы, ажыццяўляюцца ўзаемадзеянне з гарадской арганізацыяй Беларускага таварыства «Веда». Згуртаванню калектыву для вырашэння пастаўленых задач на павышэнні якасці працы і канкурэнтаздольнасці прадукцыі садзейнічаюць працоўнае саперніцтва, а таксама мерапрыемствы па фізкультурна-аздараўленчай і культурна-масавай рабоце — тут шырокае поле дзейнасці для грамадскіх арганізацый.

З Байканура — на «Палессе»
На прадпрыемстве працуюць шматлікія сямейныя дынастыі — Гулевіч, Богнат, Боршч, Кажамяка, Кот і іншыя. Агульны стаж працы на «Палессі» ў многіх з іх набліжаецца да 100 гадоў альбо нават перавышае гэты рубіж. Мы сустраліся з прадстаўнікам дынастыі Дзікавіч. Яе галава, Уладзімір Іосіфавіч, расказваў:

Штогод асартымент прадукцыі абнаўляецца на 60 працэнтаў.

Прадпрыемства неаднаразова станаўлася лаўрэатам конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» і выхадзіла пераможца конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь на рынку Расійскай Федэрацыі».

Аб справах на перадавым прадпрыемстве расказваюць кіраўнікі і спецыялісты.

Ганна Пузікава і Наталля Наварка, ды і астатнія. У кожнага свой почырк, але агульным з'яўляецца творчы падыход.

Такім чынам, мастак прапануе ідэю, над ажыццяўленнем якой потым працуюць канструктар, тэхнолаг, цэлая група людзей. А пасля падключаецца ўвесь калектыў. Учора прайшоў чарговы мастацка-тэхнічны савет, рыхтуем для сваіх спажыўцоў прыемныя сюрпрызы.

Захваўшы вытворчасць, крочым далей

Коротка падвесці вынікі калектыўнай размовы мы папрасілі генеральнага дырэктара «Палесся» Уладзіміра Міхайлавіча МАКЛАКАВА.

— Нягледзячы на ўсе складанасці, прадпрыемства працуе, дае прадукцыю добрай якасці, людзі стабільна атрымліваюць зарплату. Мы правялі значнае тэхнічнае пераўзбраенне. І не загубілі сацыяльны сектар: працуюць камітат грамадскага харчавання, інтэрнат, свой медпункт. У тым, што змаглі ўтрымацца, — заслуга калектыву.

Самым прыкметным крокам апошняга часу стала рэструктурызацыя вытворчасці. Раней у нас, акрамя фабрыкі верхняга трыкатажу, існавалі фабрыка аб'ёмнай пражы і камвольная фабрыка. Кожная з дзвюх апошніх была разлічана на магнутнасці ў 12 тысяч тон. Але загрузаны былі напалову, рэальна выпуская па 5,5 — 6,5 тысячы тон прадукцыі. Два гэтыя калектывы мы аб'ядналі, зрабілі перапланіроўку, рэканструкцыю. І дзякуючы рацыянальнай, больш эфектыўнай загрузцы магнутнасці атрымалі значную эканомію сродкаў — каля трох мільярдў рублёў.

Усе нашы дзесяць мастакоў працуюць натхнёна, з добрай выдумкай, з захаваннем народных традыцый — і Аляўціна Архіповіч, і Наталля Кандыбіна, і маладзёжыя

недзе на 108 — 110 працэнтаў у супастаўных цэнах.

Але галоўнае нават не ў гэтым. Галоўнае ў тым, што захавалі вытворчасць, захавалі ўвесь кадрвы патэнцыял, нікога не звольнілі. І так увесь час, пры любых «напружаннях» ў эканоміцы. Калі праводзілі нейкія вытворчыя перастаноўкі, то прадстаўлялі людзям іншую работу.

Клапоцімся пра рэалізацыю прадукцыі. У нас влікі фірменныя гандаль. Фірменныя магазіны адкрыты ва ўсіх абласных цэнтрах. Для прыбліжэння прадукцыі да пакупніка ў буйных гарадах таксама ёсць нашы склады. Што дазваляе апэратыўна мяняць асартымент у гандлі.

Сёлета дадаткова адкрылі новыя магазіны ў Брэсце і Гродне, а таксама філіял у Віцебску з магазінамі ў Полацку і абласным цэнтры.

Даўно і эфектыўна працуюць фірменныя крамы ў сталіцы і Пінску — усёго ў Беларусі дзейнічае больш за два дзясяткі магазінаў. Вы былі ў нашай вялікай фірменнай краме, якая размешчана ў будынку заводакіраўніцтва, і бачылі: гандаль ідзе. Асартыментны пералік сур'ёзна: камплекты жаночыя і жэльніныя, джэмперы і світары (жаночыя і мужчынскія), жакеты, сукенкі, спартыўныя касцюмы... І ўзровень цен — пра што варта сказаць яшчэ раз — імкнёмся трымаць прымальны, каб пакупнікам не было дорага, хоць самі на гэтым губляем.

А побач з заводакіраўніцтвам народ не адыходзіць ад двух кіёскаў з нашым трыкатажам. Фірменны гандаль цудоўна адпрацаваў увесь гэты складаны перыяд, магазіны акцыянернага таварыства адчуваюць сябе паўнапраўнымі прадстаўнікамі працоўнага калектыву.

Дапамагаюць ім гандлёвыя прадпрыемствы краіны, а таксама прадпрыемствы, якія актыўна вядуць тавар у Расію. Зразумела, што два з паловай мільёны трыкатажных вырабаў штогод для айчыннага рынку як бы і мнагавата: беларускае гандаль такую колькасць не асвоіць. Так што працэнтаў 50 прадукцыі ідзе па розных каналах на расійскі рынак і разыходзіцца там. Не залежваюць. Выставы і кірмашы летас і сёлета паказалі, што наша трыкатажная фабрыка адчуваўна палепшыла свой асартымент. І зараз асартымент — дастойны, за яго нам не сорамна.


У старыняў прафкамаў фабрыкі верхняга трыкатажу Ніны Калупавай і прадзіяльнай фабрыкі Віктара Дзядышкі заўжды ёсць надзённыя пытанні да намесніка генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце ААТ «Палессе» Юрыя Рыбака (на здымку першы злева).



Усе колеры вясёлкі ў мадэлях адзення на розныя узросты.



Унікальная круглавязальная машына фірмы «Майер» існуе ў свеце ўсяго ў шаснаццаці экзэмплярах. Такое рэдкае, высокапрадукцыйнае абсталяванне ёсць і ў пінскіх майстроў, абслугоўваць яго даручана вопытнай вязальшчыцы Зоі Сінкавец.



Дэсанатар Іван Дарашэнка — адзін са спецыялістаў, якія забяспечваюць укараенне ў вытворчасць новых узораў адзення.

У цэхах паставілі новае вытворчае абсталяванне, 2010-га года выпуску. Тыя машыны, якія працуюць у Еўропе, стаяць і ў нас — італьянскія, нямецкія. Прадгледжаны і другі этап замены трыкатажнага абсталявання, але патрэбны сродкі.

Пры ўсёй нестабільнасці на знешніх рынках мы змаглі ўтрымацца на рынку пражы і трыкатажу. Мінуты год закрылі з перавышэннем планавых паказчыкаў, сёлета павінны выйсці па натуральным паказчыку ў сярэднім

ЦЕНА РАБОЧЕЙ МИНУТЫ



Гэтыя фотаздымкі зроблены на слаборніцтвах, дзе пасляхова выступалі каманды спартсменаў і сандружынікі «Палесся».

Для аховы здароўя працоўнай «Палесся» створана добра аснашчана медыцынская служба.



Гэты фотаздымак зроблены ў стоматалагічным кабінете, дзе вядуць прыём урач Міраслава Бахуровіч і медсястра Вера Андрэявец.



Дыплам і ступень атрымалі ўдзельнікі конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь».



Почётная грамата нагаджаецца ўдзельнікам конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь».



Гэты фотаздымак зроблены ў стоматалагічным кабінете, дзе вядуць прыём урач Міраслава Бахуровіч і медсястра Вера Андрэявец.

Дырэктар ААТ «Пінскі мясакамбінат» Андрэй МУЛЯРЧЫК:

«КУПЛЯЙЦЕ «ПІКАНТ» НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!»

На першым павесярсе адміністрацыйнага будынка прадпрыемства — некалькі стэндаў інфармацыйнай накіраванасці. І сярэд іх асабліва вызначаецца той, на якім можна прасачыць, як з года ў год стаеў камбінат, набіраючы моцы, заваўваю ганаровыя дыпломы, граматы, атрымліваю падзячныя лісты за сваю працу. Можна і не варта было б засяроджваць увагу чытача на гэтым факце, калі б не нашу пахвалу ў адрас калектыву (добра працаваў ён) дырэктар не адрэаваў наступнай фразы: «Мы ў ліку даганяючых. У сярэдзіне знаходзімся, калі параўноўваць з работай іншых аналагічных прадпрыемстваў краіны».



— Андрэй Уладзіміравіч, нам даводзіцца бачыць на многіх мясакамбінатах рэспублікі, і такім вялікім парадкам працоўных заваў, як у вас, пахваліцца можа далёка не кожны з іх. Так што дазваляе не зусім пагадзіцца з вамі, хача, калі кіраўніку прадпрыемства, вам відней.

Андрэй Уладзіміравіч на хвіліну задумаўся, відавочна, асэнсваючы нашу заўвагу ў адносінах тых дасягненняў, якіх дабіўся калектыв. А потым пачаў свой апавед.



Намеснік дырэктара Сяргей ГАРБАЦЭВІЧ.

НА НОВАЯ ВЫШЫНІ

— За ўвесь перыяд дзейнасці мясакамбіната, Андрэй Уладзіміравіч, калі было яго дырэктарам? — Я — пянацэтлы па ліку. Прыйшоў сюды ў снежні 2007 года. Дагэтуль закончыў Беларускае дзяржаўнае эканамічнае ўніверсітэт, пасля працаваў на Пінскім малочным камбінате начальнікам аддзела збыту. У 27 гадоў стаў намеснікам генеральнага дырэктара канцэрна «Брэстмяса-малпрам» і ў 32 — узначаліў Пінскі мясакамбінат. Закончыў таксама Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

— І якія ў вас засталіся ўражанні ад работы калектыву, які ўзначаліваў вышы папярэднікі ў розныя часы?

— Мяркуючы па ўсім, тыя дырэктары былі, як гаворыцца, на сваіх месцах. Ініцыятыўныя, творчыя асобы, сапраўдна прафесіяналы. Сувярэдня гэта па справах майго непасрэднага папярэдніка Юрыя Юр'евіча Бісуна, які працаваў на гэтай адказнай пасадзе 10 гадоў.

— Як працяг закрунутай тэмы вольная наша рэмарка. Ваш намеснік Сяргей Сцяпанавіч Гарба-

цэвіч, які на камбінате працуе ўжо 18 гадоў, раскажаў нам пра дырэктара Яўа Іванавіча Вяршыловіча, пры якім той пачаў працаваць, у самым узрэдным тоне. Адназначна ўмудраецца, умее настроіць людзей на старанную працу, прывіці іх на дапамогу, калі ў гэтым узнікала неабходнасць...

— Усё правільна: ад кіраўніка многае залежыць. Але занадта, што сёння вецці пастыхлоў бізнес аднаму чалавеку немагчыма. Патрэбна каманда аднадушна, якая павіна бачыць мэту, настойліва іці да яе, пераадоўляючы ўсе цяжкасці. І не будзе ніякі перабольшаннем, калі скажу, што сённяшні калектыв прадпрыемства імкнецца не толькі

працягваць і замацоўваць тыя добрыя справы, якія здзяйснялі папярэднікі, але і выходзіць на новыя гарызонты, браць новыя вышыні.

— Што вы маеце на ўвазе?

— Тое, што ААТ «Пінскі мясакамбінат» першым сярэд прадпрыемствам мяскай галіны ў 2002 годзе быў удасцоены высокай узнагароды «Прэмія Урада Рэспублікі Беларусь у галіне якасці» і першым у краіне сярэд іх атрымаў сертыфікат адпаведнасці сістэмы якасці па вытворчасці каўбасных вырабаў і прадуктаў са свініны і ялавічыны згодна з патрабаваннямі Міжнароднага стандарту ISO-9000. Указам кіраўніка дзяржавы наш камбінат быў занесены на Рэспубліканскую Дошку гонару як пераможца спарбінтэнта 2009 года.

У мінулым годзе, які быў аб'яўлены Годам якасці, у конкурсе «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» нашы каўбасы ва-

рана-вэнджаная салямі «Сервелат Ашмянскі», сыравяленая салямі «Італьянская» вышэйшага гатунку і прадукта са свініны сыравялены па-дамашніму «Паландвічка Паненка пікант» атрымалі званне лаўрэата. Прадметам нашага гонару стала заваяванне права выкарыстоўваць эмблему праміі Урада краіны пры маркіроўцы нашай прадукцыі на працягу двух гадоў. Тым самым пацвярджаюцца высокае дасягненні ў галіне якасці.

Летас у нас з'явіўся дыплом удзельніка конкурсу за спарбінтэнта на атрыманне прэміі Брасцкага аблвыканкома за актыўную работу па павышэнні якасці прадукцыі, а сёлета ўручаны дыплом першай ступені за актыўны ўдзел і правядзенне рэспубліканскай выставы «Белагра-2011».

— Нам вядома, Андрэй Уладзіміравіч, што і вас асабіста ўшаноўвалі.

— Вы сталі на Піншчыне ўладальнікам звання «Чалавек года». Было такое?

— Было. Ія лічу гэта не столькі майя заслугі, колькі заслугі нашага калектыву, бо правільна гаворыцца ў народзе: «Дзядзі ў полі не воіны». Дзякую ўсім нашым працаўнікам.

— Калі, Андрэй Уладзіміравіч, прааналізаваць нашу гутарку з самага яе пачатку, дык нека ўяўляюцца паміж сабой сцвярдэнні аб тым, што ваш камбінат у ліку даганяючых, з аднаго боку, і ў ліку лідараў — з другога. Дык як гэта разумець?

— (Усмхваецца) Наконт фразы са словамі «ў ліку даганяючых» скажу, што я меў на ўвазе зусім іншае.

— Пачну з наступнага. Наш камбінат не з'яўляецца самым магутным у рэспубліцы. Па сваіх маштабах і вытворчых магутнасцях мы займаем так званую сярэднюю пазіцыю. У савецкі перыяд больша ўвага ў пытанні мадэрнізацыі надавалася буйным прадпрыемствам, дзе ўкараняліся новыя тэхналогіі і куды прыязджалі на працу спецыялісты з розных куткоў Савецкага Саюза. Нельга сказаць, што ў нас у той час не праводзілася перааснашчэнне вытворчасці. Была яна. Частковая. У 1983 годзе, напрыклад, пачалася, можна сказаць, маштабная рэканструкцыя прадпрыемства, ды, на жаль, не скончылася. У строй былі ўведзены новы корпус мясатлушчавай вытворчасці, халадзільнікі і адміністрацыйна-бытавы корпус. Больш не паспелі і, згодна з зацверджаным праектам, на месцы старых вытворчых цэхаў не удалося пабудавать новыя плошчы з адначасовым іх перааснашчэннем. Перакордзілі так званая перабудова, а пасля і распад Савецкага Саюза.

— Вы, напэўна, хачеце сказаць, што ў рынковых адносінах Пінскі мясакамбінат заняў не такую стартовую пазіцыю, як больш буйныя аналагічныя прадпрыемствы, дзе адбылася мадэрнізацыя вытворчасці?

— Правільна. Капітальнага тахпераабраўнацца за савецкім часам мы не да-



Прадавец фірменнага магазіна № 2 Тацяна БЕЛЯКОВІЧ.

— Былі гэта не столькі майя заслугі, колькі заслугі нашага калектыву, бо правільна гаворыцца ў народзе: «Дзядзі ў полі не воіны». Дзякую ўсім нашым працаўнікам.

— Калі, Андрэй Уладзіміравіч, прааналізаваць нашу гутарку з самага яе пачатку, дык нека ўяўляюцца паміж сабой сцвярдэнні аб тым, што ваш камбінат у ліку даганяючых, з аднаго боку, і ў ліку лідараў — з другога. Дык як гэта разумець?

— (Усмхваецца) Наконт фразы са словамі «ў ліку даганяючых» скажу, што я меў на ўвазе зусім іншае.



Дырэктар Андрэй МУЛЯРЧЫК.

тыў не здымае. Што ў гэтым плане вы хачеце б адзначыць?

— Без укаранення новых тэхналогій, сучаснага высокапрадукцыйнага абсталявання, парадку і дысцыпліны на кожным рабочым месцы разлічвацца на поспех нельга. У 1999 годзе была закончана рэканструкцыя амяічнай кампрэсарнай са станцыяй абаротнага водазабеспячэння, з 2004 па 2006 гады праводзілася пастаянная рэканструкцыя каўбаснага цэха з адначасовай мадэрнізацыяй і павелічэннем праектных вытворчых магутнасцяў. Паралельна вяліся работы па паліпашэнні тэхнічнага патэнцыялу кулінарнага цэха.

— Загадчыца сталовай Ліля АБРАМЧУК.



На працягу 2008-2009 гадоў былі рэалізаваны інвестыцыйны праект па будаўніцтве аўтаматызаванай кацельні агульным коштам 4,3 мільярда рублёў, дзякуючы чаму прадпрыемства запрацавала на ўласнай цеплаэнергіі і знізіла сабекошт прадукцыі. Зараз займаецца заменай цеплазара, што таксама дасць вялікую эканомію.

— Рэалізацыя інвестыцыйных праграм па мадэрнізацыі і перааснашчэнні вытворчасці пратываваецца. Вялікая ўвага надаецца пашырэнню выробку каўбас і вэнджанай прадукцыі, мадэрнізацыі халадзільніка, перааснашчэння амяічнай кампрэсарнай станцыі. Восем інвестыцыйных праектаў (тры — па мясакамбінате і пяць — па філіялах «Невель») увайшлі ў пералік «Дзяржаўнай праграмы развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся на 2011—2015 гады». Самы значны з іх — будаўніцтва малочна-таварнай фермы з сучаснымі тэхналогіямі ў вёсцы Жыдча агульным

КАЛЕКТЫ

— Колькі чалавек працуе на прадпрыемстве? — Больш чым тысяча. Сярэдні ўзрост — каля 40 гадоў. Для людзей створаны добрыя бытавыя ўмовы. Ёсць пакой адпачынку, душавыя пакоі, дзейнічае сталовая адкрытага тыпу, якой карыстаюцца не толькі нашы ра-

валі калектыву. За восем сёлетніх месяцаў, нягледзячы на цяжкасці, выканалі практычна ўсе прагнозыны паказчыкі. Ёсць упэўненасць, што справімся і з гадавымі заданнямі.

ПАВАЖАНЫЯ ПІНЧАНЕ!

Адміністрацыя і прафсаюзны калектыв ААТ «Пінскі мясакамбінат» ад усёго сэрца віншуе вас з нашым агульным святам — днём горада. Пінск жыве, развіваецца, прыгажэе з кожным годам, прымяжае дзябкіткі нашых папярэднікаў. Ён упэўнена іці наперад, імкнецца ў будучыню, становіцца больш камфортным.

І мы па праве ганарымся, што ў гэтых поспехах роднага горада ёсць часткіна працы нашага калектыву, якому мы шыра ўдзячны. Мошная здароўя, шчасця, нягэсасай энергіі, плённай работы, настойліваці і ўдэчы ва ўсіх справах. Горду — далейшага росквіту, а ўсім нам — мудрасці, шпярэння, сямейнай радасці. Са святам!

Дырэктар Андрэй МУЛЯРЧЫК, Старшыня прафсаюзнага камітэта Ліюб'я МАТУЛЬКІНА.

ботнікі, але і гараджане. Цэны на харчаванне — прымаляганы для людзей. Ёсць у нас стамагалагічны кабінет, магазін на тэрыторыі камбіната.

Калектывнымі дагаворамі і аб'явазкоў для выканання, прадугледжана маральнае і матэрыяльнае заахвочванне і дапамога не толькі працаўнікам камбіната, але і тым, хто ўжо знаходзіцца на заслужаным адпачынку. Сярэдняя зарплата на камбінате — каля 2,5 мільёна рублёў.

— Колькі найменшай прадукцый выпуская прадпрыемства?

— Каля трысот. Абнаўленне яе прыходзіць пастаянна. Аднаўленне тавару на ўнутраны рынак рэспублікі, так і за межы краіны — 50 на 50 працэнтаў. Развіваем і фірменныя гандалі. Такія магазіны дзейнічаюць у Пінску, Іванае, Століне. Экспарт наладжаны ў асноўным у Расійскую Федэрацыю: адпраўляем свой тавар у Смаленск, Маску, Санкт-Пецярбург, дзе яго ахвотна купляюць. На парадку дня — заваяваць гандалевыя адносіны з Украінай.

— Рэспубліка апынулася сёння ў фінансаво-эканамічным крызісе. Ці адчуўце вы ваш камбінат?

— Мы не выключэнне. Дарэчы, і ў ранейшыя часы падобнае здаралася. Перажылі. Заха-

А планы на будучыню — далейшае нашчаўванне магутнасцяў вытворчасці каўбас, павелічэнне экспартных паставяк, атрыманне большых прыбыткаў, тэхнічнае пераабраўненне, павышэнне зарплаты. Гэта і іншае прадугледжана праграмай развіцця да 2015 года.

— Калі, Андрэй Уладзіміравіч, пад усім сказаным падвесці рысу...

— ...дык я зрабіў наступнае аб'яўленне. За сем дзесяцігоддзяў у нас сфарміраваўся дружны працоўны калектыв, аснову якога складаюць высакаласныя спецыялісты, якія вызначаюцца паўчым адказнасцю за даручаную справу, склапілі пэўныя традыцыі не толькі ў плане тэхналогіі і рэцэптур асобных відаў прадукцыі, але і ў плане таго, што на прадпрыемстве працуюць цэлыя сямейныя дынастыі. Гэта сведчыць аб добрым іміджы камбіната.

Спрабуюць калектыв «Пікант». Не пашкадуеце!

УНП 200301991



Дынастыя Кулачка. Мікалай, слесар-бляхар (лева); яго жонка Люб'ю, расфасоўшчыца, з вэткамі з алюмініевай фольгі, вырабленымі мужам; іх сын Віктар, слесар.

Гарызонты супрацоўніцтва



Дырэктар ААТ «Пінскі ордэна Знак Пашаны судабудаўніча-сударамонтны завод» Віктар БРУЦКІ.

Паплывуць па Піне «хуткаккрылыя» караблі



Зборшчык карпусоў металічных суднаў Мікаіл ЛОСІЧ.

Новае магчымасці для прырошчвання беларускага флоту айчынныя караблі буй і дырэктар Пінскага суднабудаўніча-сударамонтнага заводу Віктар БРУЦКІ, у гарадах Ухань і Шэньчжэнь пазнаёмлілася з тэхналогіяй будаўніцтва хуткасных плаўсродкаў з карпусамі з сінтэтычных матэрыялаў. Такія маламерныя судны могуць шырока выкарыстоўвацца памежнікамі і іншымі спецслужбамі, а таксама ў турыстычных мэтах. Гэта патрульныя катары, водныя матацыклы, катамараны, прагулачныя катары на сонечных батарэях.

— Паездка была насычана дзелавымі сустрэчамі, наведаннем дзесяткаў прадпрыемстваў, дзе мы заўсёды сустракалі поўнае разуменне, — расказвае Віктар Паўлавіч. — Нашы прапановы па сесным супрацоўніцтве ў рамках сумеснай вытворчасці маламерных хуткасных суднаў прыняла Усекітайская экспертна-імпартная карпарацыя дакладнага машынабудаўвання. Хочацца адзначыць высокі тэхналагічны ўзровень вытворчых працэсаў на прадпрыемствах карпарацыі. Зараз чакаем у сябе кітайскіх спецыялістаў. Падчас іх візіту пачнецца канкрэтная работа над сумесным праектам.

У Пінскага ордэна «Знак Пашаны» суднабудаўніча-сударамонтнага заводу багата гісторыя. Заснавала яго як параходабудаўнічы завод у далёкім 1885 годзе спадарыня Юлія А'Брыен дэ Ласі. Больш чым за 125 гадоў існавання прадпрыемства зведла ўзлёты і падзенні, але сёння яно — алзінае ў краіне, хто захаваў сваё прызначэнне. Пабудаваны тут толькі ў апошнія гады пасажырскія цеплаходы плаваюць па Аўгустоўскім канале, на Ваганішчанскім вадасховішчы, у

Віцебску па Заходняй Дзвіне і іншых беларускіх рэках.

Будаваць караблі — справа не жартоўная, тым больш у не марской краіне. І ў не вельмі простыя рынкі вывазці. Але вырашаюць аптымізм, умееце шчыра і канструктыўна мысліць і здольнасць знаходзіць «запасныя» шляхі.

Дыверсіфікацыя вытворчасці, калі асноўная справа гарманічна дапоўнілася «не профільнымі» заказамі, сур'ёзна дапамагае. У апошні час тут засяродзілі намаганні на вытворчасці металаканструкцый для будаўнічага комплексу Брэстчыны. Прымалі актыўны ўдзел у будаўніцтве Палаца спорту «Вікторыя» ў абласным цэнтры і вяслярнага канала — зрабілі для яго ўсе плаўсродкі.

Заводскі ўчастак па рамонтне рухавікоў рамантуе «сэрцы» не толькі суднаў, але і чыгуначных цеплавозаў. А газавыя гаспадаркі краіны папрасілі выканаць спецыяльныя кузавы для перавозкі балонаў: спачатку на

— У першым паўгоддзі больш чым у паўтара раза павялічылі аб'ём нашай прадукцыі дзякуючы таму, што завяршылі работы адразу на трох суднабудаўнічых аб'ектах — гэта плывучая гасцініца для Турава і яшчэ адзін пасажырскі цеплаход для Віцебска. (Да слова сказаць, гэты цеплаход больш камфартабельны за іншыя, аснашчаны амаль бяшумным рухавіком фірмы «Вольва».) Выканалі таксама рэінавацыю буксіра-штурхача для той жа Тураўшчыны. І было многа аб'ектаў па суднарамонце.

— Гэты год складваецца для нас удала і ў нашай асноўнай сфера дзейнасці, — дзеліцца Віктар Паўлавіч.

— У першым паўгоддзі больш чым у паўтара раза павялічылі аб'ём нашай прадукцыі дзякуючы таму, што завяршылі работы адразу на трох суднабудаўнічых аб'ектах — гэта плывучая гасцініца для Турава і яшчэ адзін пасажырскі цеплаход для Віцебска. (Да слова сказаць, гэты цеплаход больш камфартабельны за іншыя, аснашчаны амаль бяшумным рухавіком фірмы «Вольва».) Выканалі таксама рэінавацыю буксіра-штурхача для той жа Тураўшчыны. І было многа аб'ектаў па суднарамонце.

— У выніку ўсяго гэтага атрымалі адпаведны прыбытак і выйшлі на неблагі ўзровень рэнтабельнасці. «На вышыні» і ўсе спадарожныя паказчыкі — інвестыцыі ў асноўны капітал, суднасны прадукцыйнасці працы і зарплаты, энергазберажэнне. Калі разглядаць апошняе пазіцыю, то характэрна, што за апошні час пры павелічэнні аб'ёмаў вытворчасці рэзка скарацілася плата за электраэнергію.

— Па праграме другога паўгоддзя рытуемся да мадэрнізацыі цеплахода, які ўжо знаходзіцца ў нас на стапелях. Ён будзе пераабсталяваны пад круізны пасажырскі цеплаход. Калі раней мы спускалі на ваду цеплаходы з сядзячымі пасажырамі і з сядзячымі пасажырамі, то ў гэтым абсталяванні каюты з спальнымі

месцамі. Плануецца, што ён будзе вазіць турыстаў на лініі Брэст-Кіеў. А ўвогуле, калі развіваць «турыстычны» тэму далей, то ў нас у планах будаўніцтва суднаў для магільскага порта, для Мінска, а таксама намячаюцца заказы з Расіі.

Спадзяюся, што мы выйграем тэндэр, і ў гэтым годзе нас яшчэ чакае будаўніцтва паромнай пераправы ў Луцінскім раёне грузавымальнасцю 60 тон. Так што сёлетнія паказчыкі па

— За актыўную жыццёвую пазіцыю Віктар Паўлавіч Бруцкі прызнаны «Чалавекам года». Асабіста ён лічыць гэта заслугай свайго калектыву.

У Беларусь — вось партоў, чатыры прадпрыемствы водных шляхоў, набірае размах індустрыя турызму і ўваходзіць у моду адпачынак на вадзе. Так што патэнцыял пінскіх караблебудульнікоў з цягам часу будзе яшчэ больш запатрабаваны. А калі ўлічыць, што самі яны шукаюць выхад і на расійскага заказчыка, то становіцца зразумелым: работы хутка дабавіцца. Пажадаем палескім карабелам, як жадаюць карабелю, — вялікай вады. Шчасліва вам плавання.

— Электрамеханік судавы Анатоль ГМІР і слесар па рамонтне рухавікоў унутранага згарання Фёдар ЖОГУН сфатаграфаваліся каля аднаго з тых матораў, якім яны даюць «другое жыццё».

— Токар шостага разраду Уладзімір ГАРШЧУК працуе на прадпрыемстве 48 гадоў. Яму і сёння давяраюць такія адказныя заданні, як апрацоўка пціямятровага грабнаго валу.

— Сярэд разнастайнай прадукцыі пінскіх карабелаў ёсць і шматматровы металічны зубр — сімвал Беларусі, усталяваны каля аўтастрады на ўездзе ў Брэсцкую вобласць.

— Плыве па рацэ камфартабельная гасцініца.



УНП 200278488

ІМКЛІВУЮ ХАДУ ХОЛДЫНГА «ПІНСКДРЭЎ» ЦЯЖКАСЦІ НЕ СПЫНЯЦЬ



РАДКІ З БІЯГРАФІІ КАЛЕКТЫВУ

Сваім узнікненнем кампанія абавязана братам Лур'е, падданым Аўстра-Венгерскай імперыі, якія ў 1880 годзе заснавалі ў Пінску фабрыку па вырабе шпілек для ботаў, фанеры і фанерных скрынак. Пазней да яе даваўся запалакавая фабрыка. Ужо ў новыя часы, у 1959 годзе, на гэтай базе былі створаны Пінскі фанерна-запалакавы камбінат, які літаральна дваццаць гадоў таму пераўтвораны ў вытворчае дрэваапрацоўчае аб'яднанне «Пінскдрэў».

Сёння гэта выдае прадпрыемства галіны. Уздольная вага холдынга ў галіне па вытворчасці прадукцыі прамысловасці ў супастаўных цэнах складае 19,7 працэнта. Па выпуску мэблі сярэд 36 прадпрыемстваў канцэрна «Пінскдрэў».

Кампанія заўсёды працавала напружана, у высокім рытме

Творчая брыгада «Звядзі» сустрэлася з генеральным дырэктарам ЗАТ «Холдынгавая кампанія «Пінскдрэў» Аляксандрам СУДНІКАМ.

— Аб вашым прадпрыемстве мы пішам даволі часта і многа. Але час мяняецца, мяняюцца задачы, якія стаяць перад любым калектывам. Раскажыце, калі ласка, аб прыярытэтах дня сённяшняга.

— Калі гаварыць аб прыярытэтах менавіта сённяшняй работы, то галоўны з іх — прывесці ў парадак усю вытворчасць з пункту гледжання пажарнай бяспекі. Хто ведае падзеі апошніх месяцаў, той зразумее актуальнасць такой задачы. Каб людзі былі абаронены, ішлі на працу і не баяліся, што можа адбыцца нешта непажаданае.

На дасягненне гэтай мэты сёння выдатковаюцца вялікія срэды. На пажарную бяспеку, прамысловую бяспеку, прывядзенне ў парадак усёй цэхаў, будынкаў і збудаванняў. Каб яны адпавядалі самым сучасным патрабаванням.

Наступны прыярытэт — далейшае развіццё холдынга «Пінскдрэў» з пункту гледжання нарочаўчання магчымасцяў і паляпшэння выпуску прадукцыі.


Яшчэ адзін прыярытэтны накірунак калектывнай работы — эксарт. «Пінскдрэў» і раней быў эксартарыянтам прадпрыемствам, але гэтую работу патрабна нарочаўваць: краіне патрэбна валюта.

ПРАДСТАЎЛЯЕМ СУБ'ЯСЕДНІКА

На «Пінскдрэў» Аляксандр Суднік 25 гадоў, адпрацаваў тут на розных пасадах, у тым ліку кіруючых. Мясцовую спецыфіку, праблемы калектыву і сам калектыв ведае цудоўна.

Апошняя месца работы — намеснік генеральнага дырэктара аб'яднання «Маладзечна-мэбля».

Лічыць, што лепшае лякарства ад праблем — праца.



А рынкі збыту ў нас абсалютава-няма, праблем па збыцце няма, прадукцыя раслісана наперад, і мы за месяц ведаем, якую прадукцыю, колькі, у якую краіну адправім.

— Нягледзячы на ўсе відавочныя складанасці апошняга часу ці ўдаецца вам нарочаўваць выпуск прадукцыі?

— Безумоўна. Калі аперыраваць цэнамі да крызісу, то ў выніку выбуху на заводзе ДСП мы страцілі гадавой таварнай прадукцыі на 60 мільярдаў рублёў (якія маглі б зарабіць). Гэта велізарная страта. Быў разбураны завод агульнай

Зможам іх задаволіць, калі пусцім новую фабрыку. Гэта таксама будзе фабрыка мяккай мэблі.

У хуткім часе дадзім высока-апатную работу тым пінаманам, хто хацеў бы яе мець — каб не ехалі ў пошуках заробку ў Расію. Тым больш што, па апошняй інфармацыі, кадравы голад там — ва ўсім разе, і вялікіх гарадах — задаволены. І хто ездзіў, зараз вяртаецца. Вяртаюцца і тыя, хто незадаволены умовамі, у якіх даводзіцца працаваць. Пачынаюцца халады, і жыць у вагончыках, у бытоўках не вельмі камфортна.

Так што мы разлічваем на падтрымку, на ўмелыя рукі землякоў, якія дапамогуць нам сваёй працай зрабіць наступны крок у развіцці холдынга «Пінскдрэў». Ужо сёння запрашаем новае папаўненне звартацца і нашу аперыраваў службу, каб атрымаць магчымасць праіць стажыроўку на дзеючай вытворчасці.

— Мэбля, як і ўся прадукцыя павышанага попыту, адчувае хістанні моды. Як за імі пастываеце?

— Поўнасьцю мяняем увесь асартымент карпусной мэблі. На так званай «дамашняй» выстаўцы прадставілі толькі новыя мадэлі, больш прагрэсіўныя і сучасныя, якія хутка паставім на патак. Не горшыя за італьянскія і іспанскія — гэта я гавару з усёй адказнасцю. У іх прыменены новыя матэрыялы, новыя віды аддэлак, у тым ліку залачэнне, што, у прыватнасці, падабаецца ў Расіі. Там любяць залачэнне, інкрустацыю — з разнастайнасцю яе малюнкаў, і ўсё, што падкрэслівае эксклюзіўнасць і свядчыць аб заманасці, нават «крутаці» гаспадар. Мяккую мэблю мы прадаём у Германію, Бельгію, Галандыю — больш чым у трыццаць краін свету, і гэта свядчыць аб узроўні нашай вытворчасці, аб якасці, дыхтоўнасці прадукцыі, якую выпускаем. І аб тым, пра што вы птавляецеся, — на колькі яна сучасная. Еўрапейскія ўмоўны лічыць грошы, і выбар у іх багаты. Калі купляць нашу — значыць, яна ім падабаецца, мы ўгадалі і густ.

— Калі назіраецца рост вытворчасці, то ці правамерна гаварыць, што з'яўляцца новыя рабочыя месцы? Па крайняй меры, не будзе скарачэнняў людзей?

— Рост вытворчасці ідзе перш за ўсё за кошт павелічэння прадукцыйнасці працы. Тыя людзі, якія раней працавалі на ДСП і ў цэху пілет, працаўладкаваны на іншых вытворчасцях.

Што датычыць новых рабочых месцаў, то спісачная колькасць працуючых на 1 верасня ў параўнанні з пачаткам года павялічылася на 79 чалавек і зараз складае 6044 чалавекі. А увогуле ў нас ужо сёння не хапае 200 чалавек, гэтую колькасць мы можам спакойна прыняць і даць ім работу.

— Як вы адпрацавалі першае паўгоддзе? Ваша ацэнка.

— Насуперак усім цяжкасцям, калектыву кампаніі працуе эфектыўна. Актыўна развіваецца вытворчасць, яшчэ больш карпатлівая работа вядзецца па абнаўленні асартыменту і далейшым паляпшэнні якасці прадукцыі. У выніку адпрацавалі добра, далі станоўчыя вынікі. Агульнымі намаганнямі ўсе астатнія падраздзяленні перакрылі страты завода ДСП і пілетнай вытворчасці, а яны давалі значны працэнт і эксарту, і ўнутранага валовага прадукту.

Было складана, мэбелшчыкі і без таго заўсёды працавалі напружана, у высокім рытме. І зараз спатрабілася даваць 115-130 працэнтаў (а ў некаторых выпадках і 160) прыросту ў параўнанні з мінулым годам, каб перакрыць і своечасова паставіць на знешні і ўнутраны рынкі прадукцыю, якую там чакаюць.



Зладжана і якасна працуе брыгада ўчастка эксартнай мэблі ў складзе Сяргея Варошкі, Сяргея Гальчука, Міхаіла Рудкоўскага.

Тыя ж мадэлі, якія выпускаюцца зараз, па-ранейшаму карыстаюцца шырокім попытам, у тым ліку на райскіх абшарах. Але ідзе рух наперад, ідзе бескампрамісная замена асартыменту — такі адзін з асноўных законаў рынку. На кастрычніку і лістападаўскім паказах мы плануем пазнаміць шырокага спажыўца з нашымі новымі падыходамі і істотна абноўленай прадукцыяй. Так што загадаў запрашаю чытачоў, калег і партнёраў прыняць удзел у «гледзінах» нашых новых, надзвычай прэзентабельных, і ў той жа час утульных, дамашніх, сучасных мадэляў. У прыватнасці, запрашаю на выставу «Мэбля 2012», якая адбудзецца 11-15 кастрычніка ў Мінску.

— Мы ўспомнілі пра расійскі рынкі мэблі — ён вельмі перспектыўны?

— Нават скажам так: ён самы перспектыўны. Ад расійцаў ужо паступілі заўякі на ўсе новыя мадэлі, якія мы прадставілі ім у жніўні. Разлічваем ужо ў кастрычніку запустыць іх у вытворчасць, каб задаволіць попыт. Прычыт у гандаль пойдучы не проста асобныя новыя мадэлі, а цэлыя комплексы абноўленай мэблі, новыя праграмы, які мы і называем. Бо яны прадугледжваюць комплекснае абсталяванне сучаснай мэбляй жылых пакоў, пачынаючы ад прыхожых, спальняў, кухні — разам са сталамі, стуламі і г.д. Гандлёвыя прадпрыемствы Расіі актыўна запрашаюць, каб мы прыехалі і правялі ў іх дамашнія выстаўкі. Падчас такіх выездаў абучаю гандлёвы персанал. Потым ён вывучае пакупніцкі попыт, збірае

водгукі, з якімі знаёмім нас. Мы, у сваю чаргу, рэагуем — такая вось праводзіцца сумесная работа.

Расійскі рынкі перспектыўны яшчэ і таму, што там зараз шырока разгортваецца жыллёвае будаўніцтва, расіяне вяртаюцца да практыкі крэдытавання насельніцтва пад узвядзенне жылля. А сотні тысяч новых кватэр спатрабіцца абсталяваць.

Як адзначалася вышэй, мы прысутнічаем і на рынках еўрапейскіх краін, працуем там, у прыватнасці, праз нямецкія гандлёвыя прадстаўніцтвы. Адкрываць свае прадстаўніцтвы было б для нас вельмі накладна. Магчыма, гэта задача на перспектыву. Але, паўтарыся, наша мэбля ў Еўропе прадаецца, і прадаецца значнымі аб'ёмамі.

— У якой ступені абноўлена «лінейка» мэблі холдынга «Пінскдрэў» будзе даступна розным сацыяльным групам насельніцтва дома, у Беларусі? У тым ліку для жыхароў вёскі?

— Наша прадукцыя вельмі разнастайная па цэне, мы плануем айнавоў пакупніцкую мэблю ад элітнай да простае. Калі гэта ступі — то ад самых танніх да самых дарагіх. Карпусная мэбля — таксама. Напрыклад, карпусная мэбля з ламаўна, прыгожая і практычная, здольная ўпрыгожыць і дамы вясцоўцаў.

І такі падыход — па ўсіх паціях. Усе групы мэблі разбіты на тры класы — для пакупнікоў з высокім, сярэднім і нізкім дастаткам. Калі нават маладая сям'я робіць першыя крокі і пачынае ажываць здымную кватэру, то для іх абсалютна рэальна купіць тэхту, стол, некалькі стулаў. І



Аляксандр Рэбкевец — адзін з тых майстроў, якія ствараюць драўляныя карункі для ўпрыгожвання мэблевых гарнітураў.

далей — працаваць і збіраць грошы на наборы мяккай мэблі.

Якраз работа на розных групы пакупнікоў і дазваляе холдынгу «Пінскдрэў» выжываць самому, трымаюцца на плаву.

Нашы прадстаўніцтвы працуюць у кожным раёне Беларусі, у кожным абласным цэнтры наладжаны аптовы і рознічны гандаль мэбляй з маркай «Пінскдрэва». У тым ліку праз раённыя спажывецкія таварыствы, што дае магчымасць даходзіць фактычна да кожнай вёскі. Мы праводзім маніторынг унутранага рынку, ён дазваляе аператыўна рэагаваць на попыт.

У ліку першых

Актыўным развіццём свайго фірменнага гандлю прадпрыемства пачало займацца з 1992 года. У выніку «Пінскдрэў» адным з першых у краіне выбудаваў, інакш не скажам, уласную сетку прадстаўніцтваў і адміністрацыйных цэнтраў Беларусі. Гэта наблізіла тавар да пакупніка, паспырала прасоўваю бранда кампаніі і захаванню канкурэнтаздольнага ўзроўню цаны на рынках.

— Мы адкрылі 7 прадстаўніцтваў кампаніі, 36 магазінаў агульнай гандлёвай плошчай 14,5 тысячы кв. метраў, дзве выставачныя залы і больш за 100 фірменных секцый, — расказвае начальнік бюро развіцця ўнутранага рынку Наталля КАЧАНОВА-СКАЯ. — Сёлетна плануем адкрыць яшчэ два магазіны: адзін магазін-салон элітнай мэблі ў Мінску, на вуліцы Якуба Коласа, — а гэта ў цэнтры сталіцы. І ў Гомелі — велізарны гандлёвы цэнтр плошчай 2,5 тысячы квадратных метраў. Вядзецца таксама рэканструкцыя магазіна ў самім Пінску.



На канвееры пінскай запалкі.

САЦЫЯЛЬНАЯ — ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ ЧАЛВЕКА

— На нашым прадпрыемстве заняты прыкладна 20 працэнтаў працаздольнага насельніцтва Пінска, таму адміністрацыя, наглядалыя савет, прафкам узялі ўвагу не толькі вытворчай сферы, але і забяспечылі сацыяльных гарантыяў для сваіх супрацоўнікаў, прадугледжаны калектывным дагаворам, — падкрэсліў намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце Мікалай ТРУШКО. — Каб працаўнік адчуваў сябе на вытворчасці камфортна і меў магчымасці адпачыць пасля змены, паправіць здароўе.

Створана разгалінаваная сістэма аховы здароўя з поліклінічным ухілам. Працуе камбінат грамадскага харчавання. Практычна на ўсіх працяглых арگانізавана работа сталовых і буфетаў.

Маем свой Дом культуры з неабходнай інфраструктурай. Завяршылі другую чаргу яго рэканструкцыі, дзе ўваўлі ў строй, а зараз аснашчаем абсталяваннем культурна-спартыўны цэнтр. Тут будзе стаяць трэнажоры, ёсць раздзявалы з душавымі кабінамі.

Прывялі ў парадак гасцініцу. Вядзем перамовы з горадам, каб на долевых умовах рэканструаваць адміністрацыйны комплекс пад інтэрнат. Сёння агульная палітка такая, што рабочым, асабліва іншагароднім, патрэбна адрэз даць жыллё. У нас ёсць адзін інтэрнат, але ён запўнены. Тым, хто здымае прыватныя кватэры, холдынг даплачвае па 500 тысяч, каб лягчы было разлічвацца з гаспадарам.

Мы — адзінае ў горадзе прадпрыемства, якое ўтрымлівае дзіцячы садок з уласнага прыбытку плаціць зарплату яго персаналу і нават аплачвае харчаванне дзіцяк. Няхай падрастае здаровае змена.

А калі мець на ўвазе адпачынак, то мы зараз паднаўляем базу адпачынку «Завішша», дзе за тры летнія месяцы адпачылі каля чатырох з паловай тысяч чалавек. І сёння хочам нават падоўжыць тэрмін работы базы, бо ахвотныя менш не становіцца. Памянілі там усё — вокны, дзверы, паставілі новую мэблю, пафарбавалі, і база мае дастойны выгляд. Прывялі ў парадак пляж, што было вельмі дарэчы летам.

МОВАЙ ЛІЧБАЎ

За студзень—жнівень аб'ём прамысловай вытворчасці ў цэлым па холдынгавай кампаніі «Пінскдрэў» склаў 370 мільярдаў рублёў, што перавышае паказчык адпаведнага леташняга перыяду. Аб'ём выпушчанай таварнай прадукцыі ў сённяшніх цэнах павялічыўся да ўзроўню 2010 года на 150 працэнтаў. Тэмпы росту выпуску мэблі наогул перавысіў 170 працэнтаў.

За 8 месяцаў аб'ём знешнегандлёвых апераций дасягнуў 91,5 мільярд рублёў, у тым ліку аб'ём эксарту — 57,4 мільярд рублёў з тэмпам росту да адпаведнага перыяду 2010 года 106 працэнтаў пры даведзеным мэтавым паказчыку 102,3 працэнта. Знешнекананічнае сальда станоўчае — 23,4 мільярд рублёў ЗША. Холдынг забяспечвае пятаю частку эксарту па галіне, амаль 40 працэнтаў эксарту мэблі сярэд прадпрыемстваў канцэрна «Беллесперапрам».

Сярод прамысловых прадпрыемстваў горада «Пінскдрэў» таксама лідар — 37,4 працэнта ў агульнай аб'ёме эксарту. Гэта горадаўтваральнае прадпрыемства, сярэд прамысловых калектываў сталіцы Палесся на долю яго вытворчасці прыпадае 33,3 працэнта.

Сума інвестыцыйных укладанняў па выніках васьмі месяцаў складала 24,3 млрд рублёў (тэмпы росту 200 працэнтаў).

Тэмпы росту прадукцыйнасці працы ў супастаўных цэнах да ўзроўню 2010 года склаў 103,3 працэнта. Узровень рэнтабельнасці продажаў па выніках студзеня—ліпеня 9,5 працэнта.

Паказчык энергазберажэння за студзень—жнівень у супастаўных умовах тэмпературнага рэжыму — мінус 26 працэнтаў.

У жніўні памер заробатнай платы склаў 2 199,8 тыс. рублёў. Ёсць усе перадумовы для далейшага росту, бо холдынг мае больш чым 20-працэнтнае аяраджанне прадукцыйнасці працы над заробкам.

З студзень—жнівень аб'ём прамысловай вытворчасці ў цэлым па холдынгавай кампаніі «Пінскдрэў» склаў 370 мільярдаў рублёў, што перавышае паказчык адпаведнага леташняга перыяду. Аб'ём выпушчанай таварнай прадукцыі ў сённяшніх цэнах павялічыўся да ўзроўню 2010 года на 150 працэнтаў. Тэмпы росту выпуску мэблі наогул перавысіў 170 працэнтаў.

За 8 месяцаў аб'ём знешнегандлёвых апераций дасягнуў 91,5 мільярд рублёў, у тым ліку аб'ём эксарту — 57,4 мільярд рублёў з тэмпам росту да адпаведнага перыяду 2010 года 106 працэнтаў пры даведзеным мэтавым паказчыку 102,3 працэнта. Знешнекананічнае сальда станоўчае — 23,4 мільярд рублёў ЗША. Холдынг забяспечвае пятаю частку эксарту па галіне, амаль 40 працэнтаў эксарту мэблі сярэд прадпрыемстваў канцэрна «Беллесперапрам».

Сярод прамысловых прадпрыемстваў горада «Пінскдрэў» таксама лідар — 37,4 працэнта ў агульнай аб'ёме эксарту. Гэта горадаўтваральнае прадпрыемства, сярэд прамысловых калектываў сталіцы Палесся на долю яго вытворчасці прыпадае 33,3 працэнта.

Сума інвестыцыйных укладанняў па выніках васьмі месяцаў складала 24,3 млрд рублёў (тэмпы росту 200 працэнтаў).

Тэмпы росту прадукцыйнасці працы ў супастаўных цэнах да ўзроўню 2010 года склаў 103,3 працэнта. Узровень рэнтабельнасці продажаў па выніках студзеня—ліпеня 9,5 працэнта.

Паказчык энергазберажэння за студзень—жнівень у супастаўных умовах тэмпературнага рэжыму — мінус 26 працэнтаў.

У жніўні памер заробатнай платы склаў 2 199,8 тыс. рублёў. Ёсць усе перадумовы для далейшага росту, бо холдынг мае больш чым 20-працэнтнае аяраджанне прадукцыйнасці працы над заробкам.



Матэрыялы з Пінска падрыхтавалі Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК і Яўген ПЯСЕЦКІ (фота). Творчая брыгада «Звядзі» шчыра дзякуе за рознабаковую дапамогу ў падрыхтоўцы гэтай публікацыі начальніку аддзела ідэалагічнай работы Пінскага гарвыканкама Валентына Мікалаеву Кулака, намесніку генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях аб'яднання «Палесся» Юрыя Аляксандравічу Рыбаку, намесніку дырэктара ССРЗ Валентыну Сцяпанавічу Фурману, начальніку бюро развіцця ўнутранага рынку холдынгавай кампаніі «Пінскдрэў» Наталлі Аляксандраўне Качановай, галоўнаму спецыялісту па сацыяльнай і ідэалагічнай рабоце будаўнічага трэста № 2 Віталю Канстанцінавічу Гетману і многім іншым нашым дарадцам і памочнікам.

«Усе гульні гулавога турніру поўныя нечаканасцяў, у тым ліку і для самой «Барселона»»



Цалкам дарэмна беларускія фанаты больш за гадзіну чакалі чартаў з Іспаніі ў мінскім аэрапорце. Футбалісты так і не выйшлі з залы прылёту. Адрозна на лётным полі іх падабраў аўтобус, і без лішняй мітусні зоркі адправіліся ў гасцініцу «Краўн Плаза». Такага не было нават са зборнай Англіі з яе зорным Дэвідам Бэхэмам і К. Ну і, зразумела, з «Ювентусам» і «Рэалам», якія прыязджалі да нас у гасці два гады таму. Фанаты хоць здалёк маглі пабачыць знакамых дружных і нават узяць аўтограф і сфатаграфаванаца. Але «Барселона» ў нас адна, і трэба яе берачы...

Беларускія журналісты пацкаваліся ў галоўнага трэнера каманды Хасэпа Гвардыёлы, чаму яго каманда пакінула аэрапорт праз чорны ход:

— Мы ніяк не маглі паўплываць на сітуацыю. Мы прыязліліся ў аэрапорце, нас літаральна ўзялі за рукі, сказалі: «Рухайцеся гэтым маршрутам». І мы без прычэпнага падпарадкаваліся.

— **Вы вывучалі БАТЭ?**

— Так, гэта наш прамы аб'яваж. Так пабудаваны сучасны футбол. Вядома, матчы чэмпіянату Беларусі мы не маглі паглядзець па тэлебачанні: у нас іх не паказваюць. Але адну гульні мы бачылі ўжывую, другую, са «Штурмам», паглядзець па відэа. Мы ведаем, як дзейнічаць супраць БАТЭ.

— **«Барселона» — каманда мары, на якую ўсе глядзяць, усе пераймаецца штосьці. Многія вучацца, глядзячы на вас. А на каго раўняецеся вы?**

— Нехта глядзяць на нас, штосьці пераймае, а мы, калі знаходзімся ў незнаёмым асяродку, таксама атрымліваем для сябе вопыт.

— Не застаўся без увагі журналістаў і Хаўер МАСКЕРАНА, у якога ў асноўным імкнуліся высветліць, ці ўсё ў «Барселона» ўспрымае БАТЭ.

— **Як вы лічыце, ці ёсць у «Барселона» цяжар адказнасці за вынік у матчы з БАТЭ? У першым матчы з «Міланам» вы згубілі два ачкі...**

— Так, нам трэба выйграваць, хоць ніякага вялікага ціску няма.

— **Ці заслугоўвае БАТЭ увагі або ў матчы з такім супернікам можна абысціся малой крывёй?**

— Ні ў якім разе нельга недацэняць суперніка. Летась мы на падобны апыліся, таму да матчу з беларускім клубам рыхталіся вельмі сур'ёзна.

— **І як ваша каманда гатова гуляць супраць малавядомага і недастаткова вывучанага апанента?**

— Не магу назваць БАТЭ невядомай камандай. Гэта заканадаўца моды беларускага футбола апошніх пяці гадоў, яна пастаянна выступае ў еўракубах. Ды і ўвогуле нельга дзяліць каманды на моцныя і слабыя. Гэта прыводзіць да сумнага выніку.

Алена АУЧЫННІКАВА.

ДЭПАРТАМЕНТ ПЛА КАШТОВНЫХ ПАПЕРАХ Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ЗАВЕРАНА «08» верасня 2011 г. Гальперын А.А.



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Беларопробанк» для физических лиц сто пятого, сто шестого выпусков

- 1. Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Беларопробанк» (ОАО «Беларопробанк») (далее – Банк);
2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail): Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации: Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Выплата процентного дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени. В случае, если день начала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется, начиная с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

- 4. Размер уставного фонда Банка: Уставный фонд Банка составляет 5 003 635 046 000 (Пять триллионов три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.
5. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего: Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 26.05.2011).

6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 180 дней после даты приобретения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие периоды начисления дохода.

- 6.2. Формы выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций: Валюта займа: Доллар США, Евро. Форма выпуска: Документарные, на предъявителя, процентные, неконвертируемые. Объем эмиссии: \$10 млн., €5 млн. Количество облигаций (шт.): 20 000, 10 000. Серия, номера облигаций: ОД105, ОЕ106, 000001-020000, 000001-010000. Номинальная стоимость: \$500, €500.

6.12. Порядок погашения облигаций: Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

- 6.3. Цель выпуска облигаций: Выпуски облигаций Банка осуществляются в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц для финансирования реального сектора экономики.
6.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям: Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

6.13. Условия и порядок возврата средств инвестором при запрете выпуска облигаций: В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг.

- 6.5. Выпуск облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 сентября 2011 № 364).
6.6. Период проведения открытой продажи облигаций: Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется с 25.10.2011 по 24.10.2012 включительно, если иной срок не будет определен Наблюдательным советом Банка.
6.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций: Первичное размещение (продажа) облигаций производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто пятого, сто шестого выпусков.

6.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций: Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 08 сентября 2011 г. Регистрационный номер: Сто пятого выпуска: 5-200-02-1213; Сто шестого выпуска: 5-200-02-1214.

- 6.8. Срок обращения облигаций: 548 календарных дней с 25.10.2011 по 25.04.2013.
6.9. Дата начала погашения облигаций: 25.04.2013.
6.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты: Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде процентного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в Банк, начиная с следующих дат: за первый период начисления дохода – 25.04.2012; за второй период начисления дохода – 25.10.2012; за третий период начисления дохода – 25.04.2013.

6.15. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций): С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Table with 3 columns: № выпуска, Валюта займа, Форма выпуска и вид облигаций, Объем эмиссии, Количество облигаций (шт.), Серия, номера облигаций, Номинальная стоимость.

6.16. Адреса филиалов Банка и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций: г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-72-29, 27-72-31, г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-62, 37-05-23, г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-49, 79-26-98, г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-64-76, г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-38-00, 29-38-01, г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-67, 209-77-69, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-74, 229-65-30, г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел.: (8-017) 218-58-35, 218-58-37.

- 6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 180 дней после даты приобретения.
6.12. Порядок погашения облигаций: Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Беларопробанк» Н.П. Шевцова. И.О. главного бухгалтера ОАО «Беларопробанк» И.А. Медведский.

Телефон Контакт-центра Банка – 136 8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00–18.00 – выходные и праздничные дни. Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (lifer, velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно. www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства

№ 1617 от 16 июня 2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства». Объект долевого строительства – 18-этажный одноквартирный жилой дом на 136 квартир в квартале улиц Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищевой. Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1 этаже встроенных помещений общепитового назначения, и встроено-притростроенного 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 162 машиноместа.

Раніца пачынаецца 3... канвою Ці даўно вы працадаўца чкапаўся, каб вы свечасова паспел на працу і пры гэтым не мучыліся, едучы ў грамадскі транспарт? У Пінску вась на працу падвоззяць. Праўда, толькі надбрандзейных бацькоў. Тым не менш, са 156 зарэгістраваных туды хадзіць толькі 50.

Ці варта называць ільготныя крэдыты на жыллё «кленчаннем»?

У нумары «Звязды» за 22 верасня гэтага года выйшаў матэрыял «Дзе ўзяць грошы, калі льготны крэдыт на жыллё згарае?». У артыкуле апавядалася пра складаную сітуацыю, у якую трапілі некаторыя беларускія дольшчыкі, што будаваліся з дапамогай ільготных крэдытаў. У прыватнасці, гаворка вялася пра кліентаў забудовшчыка «Арэсы-Сэрвіс» (хоць падобная сітуацыя — і з іншымі беларускімі будаўнічымі фірмамі).

Сяргей С.: Трошкі хачу дадаць ад сабе, таму што з'яўляюся дольшчыкам гэтай жа кампаніі, будую кватэру ў доме №16 у мікрараёне Брыльвічы. Затрымаў у будаўніцтве на год і два былі і ў крыві, і без яго. Першы момант, які не задавальняе. Наш дом павінен былі здаць у чэрвень 2011 года. Але працэнт гаतोўнасці па факце — 35%. Крэдытны грошы «вісяць» у банку (каля 50 мільёнаў), таму што іх выдаткоўваюць згодна з тым, якая ступень гаतोўнасці дома. Дзевяціццаць ужо «з'яла» значную суму льготнага крэдыту. Банк гатовы да крэдытоўваць толькі пад 30%. Прашу: перавядзіце мой крэдыт у долары на курсе Наўбанка! Дык не — ніякай згараюці. Другі момант: думаю, «перайду» з майго дома ў іншы, які ўжо амаль гатовы. Кватэры вольныя ёсць, забудовшчык не супраць. Прыходжу ў выкананне, а яны кажуць: «Пераходзіце, але льготнага крэдыту ўжо не атрымаеце». Маўляў, гэта іншы аб'ект будаўніцтва. І атрымаўшы, што перайсці — не магу, крэдытны грошыма скарыстацца — не магу, перавесці ў долары — таксама.

Міхал: Я таксама з'яўляюся дольшчыкам «Арэсы-Сэрвіс». Але для мяне гэтая сітуацыя выглядае іншак. У мяне, як і ў большасці, «згараў» ільготны крэдыт. І тым не менш, уступаючы ў гэтае будаўніцтва, я не меў гарантыі, што льготны крэдыт увогуле будзе выдаткаваны, таму што стаю ў чарзе не з 1987 года, а з 1999-га. Амаль што ўсе дольшчыкі ў нашым выпадку сталі ў чарзе нядоўга. Але Мінгарвыканкам прыняў рашэнне ўсё ж крэдытаваць, незалежна ад тэрмінаў пастаўкі на ўлік. То бок сацыяльнай справядлівасцю тут не пахла першапачаткова. Дамы ў Брыльвічах знаходзяцца на пасрэдку Дзяржжынкага. Праз год-два падзвіж з імі адкрыецца метро «Малінаўка». Надзвычай добрае месца. Цана для льготнікаў зараз — каля 1000 долараў за метр па курсе Наўбанка. Гэта значыць сёння гэтак жа як і мільёнаў шацісці тысяч беларускіх рублёў. Для дома ў такім месцы гэта нядрэага. Сёння кватэры ў гэтым недабудаваным доме злёту разыходзяцца па сем-восьм мільёнаў за метр. Таму тыя, хто не хочучь плаціць, павінен быць. Ніхто не ўцягваўся ў гэтае будаўніцтва, разлічваючы на «халяву». У большасці ёсць матчымаць заплаціць уласнымі грошыма.

«Кленчаннем»? У мяне брант у такой сітуацыі. Справа насамрэч сур'ёзная. Падыртваваў Яўген ВАЛОШЫН.

Крыжаванка «ДАЖЫНКАВАЯ»
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, Дзяржынск.

Па гарызанталі: 1. Абы зубы, то ... будзе (прык.). 3. Пасеяўшы — хоць ..., а не сеяўшы — ні снапа (прык.). 6. Паўднёвая расліна з сакавітым смачным плодам. 7. Тое не бяда, што ў жыццё ..., няма гарэй бяды, як ні жыта, ні ... (прык.). 8. Калі ўрадзіла ..., то ўродзіць і ярына (прык.). 12. Якая справа, такія і ... (прык.). 13. Восень кажа: «Я ўраджу», а ... адказвае: «Пачакай, не дагджу» (прык.). 14. У рыжыцкай беларускай міфалогіі бог грому і маланкі, свяшчэнным дрэвам якога быў дуб. 17. Пакуль ... патуль свет, пакуль рукі — патуль хлеб (прык.). 18. ... халодны і сухі — жывёне гарачы (прык.). 21. «Асенняе ... спакойна!» У прасторах нашых пахаджае». З верша Янкі Купалы «Новая вясень». 22. На Пранцішак шукае зярнят у полі ... (прык.). Свята Пранцішак беларусы католікі адзначалі 4-га кастрычніка. 24. «Не іскрыцца небазор!» Не цвіце ... чабор». З верша Я. Купалы «Адвітанне». 27. Бульба — хлёбу ... (прык.). 28. Надзея, ... а сам сей збожа (прык.). 29. Дажынкавая ... Калектыўная дапамога, якая існавала на вёсцы ў час жніва. 30. «Трэпле ... яго, Палівае дажджом». З верша Якуба Коласа «Апошні лісток». 31. Крупяная ... Абрадавая трава, якую гатавалі на дажнінкі.

Па вертыкалі: 2. Верш Я. Купалы («Падчыніла ўзвіжанне ўсю зямлю шычары»). 3. Недаспыла ... не жуды (прык.). 4. «Ці сумысла іх тут хто завіў? Ці расчыла вясень ...?» З верша Уладзіміра Дубоўкі «На родных прасторах». 5. Успенне — цргні бульбу за ... (прык.). Праваслаўнае свята Успенне (ці Успенне) адзначаецца на Беларусі 28-га жніўня. 9. «Восень позняя стала ... нігоды, халадоў». З верша Я. Коласа «Доктар памог!». 10. Абрад, які спраўлялі ў канцы жніва пад спеў дажынкавых песень. 11. Другая ... Свята, якое адзначалі беларусы 21-га верасня: да гэтай пары ўраджай павінен быць складзены ў гумне. 15. Будзе дождж — будучы і ... (прык.). 16. ... дажнінкі. Свята, якое спраўлялі ў паўночных раёнах Беларусі пасля заканчэння жнітня жніва. 19. Месяца перакрыжавання дарог: даўняй і беларускіх вёсках на ..., на Узвіжанне (27-га верасня), ставілі крыжы. 20. Калі добра ўзарош, то і ... збыраш (прык.). 23. «Адлітаюць бяспечнай дарогай!» Крыл тутіх не даносіцца ...». З верша Міколы Аўрамчыка «Адлет жураўлёў». 25. Тое, што і непрыкрасна. 26. Адкрыты жолаб для ссыпання мукі.

Крынічка
«Цяжка тут з лесу невалічка
Травой заросшая крынічка»
Якуб КОЛАС.

Буякі — ягады смачныя і карысныя
Дз. П. БАРАБ'ЁВА, г. Гомель.

У пачатку XX стагоддзя амерыканскі батанік Фрэдэрык Нолві пачаў селекцыйную работу па вывядзенні новых раслін, якія павінны былі адпавядаць наступным патрабаванням: мець вышыню куста, зручную для збору плоду, ягады павінны быць смачныя, змяшчаць шмат карысных рэчываў, мець працяглы тэрмін захоўвання.

Найбольшае пашырэнне буйка выкарыстоўвалі атрымалі на амерыканскім кантыненте. Другое месца па вышчыню сартавых буйкоў займае Чылі. Іх зараз шмат вырошчваюць у Германіі, Іспаніі, Польшчы. Нават Японія са сваімі невялікімі зямельнымі рэсурсамі мае плошчу пасадкаў больш за 100 га.

Чаму на гэтыя ягады звярнулі такую ўвагу? Відца, нездарма. Вынікі даследаванняў ягад буйкоў у Бостанскім медыцынскім цэнтры пераўзышлі ўсе чаканні. Цяпер гэтыя ягады рэкламуюць як крыніцу веначнай маладосці. Буйкі садовай здольныя не толькі запавольваць працэсы старэння, але ўжыванне іх садзейнічае амаладжэнню арганізма.

Каб папеліцца абмен рэчываў, памяць і каардынацыю рухаў, дастаткова з'ядаць шклянку ягад у дзень. Існуе шмат іншых фактараў, якія садзейнічаюць, напрыклад, паляпшэнню памяці, але



Рубрыку вядзе Валінцэна ШПЛЮСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 37 (416)

такага комплекснага станючага ўплыву на увесь арганізм чалавека, як гэта адбываецца ў выпадку ўжывання буйкоў, пакуль не заўважана. Ягады паляпшаюць вастрыню зроку, работу страўнікава-кішачнага тракту, залоз унутранай сакрэцыі, знімаюць алергічныя рэакцыі арганізма на лекі і прадукты харчавання. Самі ж ніколі не выклікаюць алергію.

Варта сказаць, што буйкі — расліна непатрабавальная да ўмоў, любіць торф. Для вырошчвання прыгодныя і гліністыя, супясчаныя і пясчаныя глебы. Гаюнае, каб яны былі кіслыя. На дачным ці прысядзібным участку глеба не заўсёды адпавядае патрабаванням буйкоў, таму ў добра асветленым месцы рыхтуюцца так званыя «калодзежы»: выкапваецца яма глыбінёй каля 60 см, дыяметрам 60—80 см, запаўняецца торфам, а калі яго няма, то субстратам, які складаецца з 50 працэнтаў выкапанай глебы, 40—50 — шыпулек хвой з сасновага лесу і 5—10 працэнтаў сасновай кары. Хвоя добра закісляе глебу, кара сасы не дае магчымасці ўшчыльняцца субстрату. Пасля пасадкі глебу вакол куста трэба замульчываць слоем сасновага паліўня. Акрамя паліўня, у якасці мульчы можна выкарыстоўваць сена, салому, торф, пясок, кару.

Сёння Месяц Маладзкі 27 верасня. Месяц у сузор'і Скарпіёна.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 7.07	18.52	11.45
Віцебск — 6.57	18.41	11.44
Магілёў — 6.57	18.42	11.45
Гомель — 6.53	18.39	11.46
Гродна — 7.22	19.07	11.45
Брэст — 7.22	19.09	11.47

Імяніны
Пр. Людмілы, Віктара, Юсіфа, Ісака, Рыгора, К. Міхаліны, Габрыеля, Міхала, Рафала.



Надвор'е на заўтра

Горад	Тэмпература
Віцебск	+2...+11°C
Гродна	+11...+13°C
Мінск	+10...+12°C
Магілёў	+2...+11°C
Брэст	+12...+14°C
Гомель	+6...+9°C

...у суседзідзі

Варшава	+21...+23°C
Вільнюс	+20...+22°C
Кіев	+18...+20°C
Масква	+12...+14°C
Рыга	+16...+18°C
С.-Пецярбург	+15...+17°C

Абрэзка кустоў

Не адкладвайце да вясны абрэзку ягадных кустоў. Вясной не паспець гэта зрабіць да пачатку вегетацыі, а яна (напрыклад, у парэчак) пачынаецца вельмі рана. Вы сумняваецеся ў тым, ці трэба наогул гэта рабіць? Згадзіцеся, што, калі вы не абрэжаеце куст — ён загусце, галінкі пераплетуцца, будучы зацяняць адна адну. Куст разлажыцца, пацяннецца ўверх, зойме многа месца, і ўраджай вас не парадзе.

Паглядзіце, ці няма ў кусте хворых, паламаных, сухіх галінак, — спачатку выражце іх. Выразіце старыя галінкі. У чорных парэчак найбольш прадуктыўныя галінкі ва ўзросце 4—5 гадоў. У галін, якія старэйшыя за 5 гадоў, гадавы прырост слабей — адпаведна, і кветкавых пушпашкаў няма. А калі так, то і ўраджай не будзе. Вось і выражце старыя галінкі. Выражце ля самай зямлі слабейшыя парэчкі, а таксама тыя, якія няўдала размешчаны. Пакінце стволькі маладых галінак, колькі старых выразалі. Калі яшчэ густа, не шкадуіце — выражце частку маладых парэчак з ліку аднагадовых.

Уборка і захоўванне буйкоў

Уборку караняплодаў праводзяць да надыходу замарозкаў. Справа ў тым, што большую частку сваёй масы буйкі набіраюць за апошнюю дэкаду жніўня і першую палову верасня. Таму, каб атрымаць караняплоды, якія б добра выспелі і будучы добра захоўваліся, селята, менавіта пры адсутнасці замарозкаў, уборку пачынаюць у другой палове верасня.

Уборку буйкі пачаюць у сухое надвор'е, прычым іх трэба вырываць уручную, асіражона атрэсваючы зямлю. Нельга на працягу час пакаціць неабрэзаным бацвінею ці доўгі час буркі пакаціць на грабцы пад сонцам: яны падвянуць і будучы непрыгодныя для зімовага захоўвання. Бацвіне трэба абрэзаць, пакідаючы чаранкі даўжынёй 0,5—1 м, трэба таксама абрэзаць «хвосцік» і бакавыя пушпашкі.

У караняплоды, пакінутыя на насенне, бацвіне абрэзаць на 2—2,5 м, не пашкоджаючы кропку росту. Калі бацвіне абрэзаць поўнасцю, бурка можа загніць. Зрэзы пажадана прыгнупаць драўніным палем, каб у бурцы не трапіла інфекцыя. Пасля таго, як зрэзы на караняплодах зарбююцца, буркі ахалоджаюць і закладваюць на захоўванне.

На захоўванне адбіраюць здаровыя караняплоды (акрамя падвальных і падмарожаных). Буркі-велікіны лепш за ўсё выкарыстоўваць у ежу ў першую чаргу, таму што ў іх прырэзае захоўвання пагаршаецца іх смак, а колькасць нітраў і іх значна ўзрастае. У пачатковы перыяд захоўвання пры тэмпературы 4—5 градусаў можа прарасці бацвіне, што моцна адаб'ецца на працяглым захоўванні. Таму памяшканне, дзе закладзены на захоўванне буркі, неабходна адразу ахалодзіць да аптымальнай тэмпературы. Лепшыя ўмовы для захоўвання буйкоў зімой у склепе, падвале будзе тэмпература паветра 1—2 градусаў і адносна вільготнасць 85—90 працэнтаў. Захоўваючы караняплоды ў памяшканнях з натуральнай вентыляцыяй. Сценкі засека, дзе захоўваюцца буркі, павінны быць да 1 м у вышыню, прычым, яны пажадана размясціць на адлегласці не менш як 10 см ад сцяны падвала. Падлогу ў засекі трэба зрабіць так, каб буркі не ляжалі на драўлянай падлозе, а зрабіць драўляную рашотку на 15—20 см ад падлогі, каб была лепшая цыркуляцыя паветра.

Торф у якасці мульчы

Для мульчавання добра выкарыстоўваць насычаны паветрам торф, які добра разлажыўся. У чым жа карысць такога мульчавання? Устаноўлена, што тарфяная мульча зладжывае сутачныя змены тэмпературы глебы ў слоі глыбінёй да 25—30 см, садзейнічае нахалпенню ў ёй пахвыных рэчываў дзякуючы паступоваму разлажэнню торфу. Сучасны слоі торфу ў 2—3 см прыкметна ніжэй колькасць пустазелля на градах, бо яны ў гэтым выпадку не атрымаюць святла.

Тарфяная мульча, як коўдрай, укрывае паверхню глебы і тым самым практычна поўнасцю прадупірае выпарэнне вільгаці, якая патрэбна для разлажэння і жыццядзейнасці мікраарганізмаў у глебе.

Выкарыстанне тарфяной мульчы і прыкатыванне яе на пасевы морквы, пяршчу, кабакі, агурку, патэсоную значна павялічваюць ураджай гэтых культур. Вельмі эфектыўны вынік дае выкарыстанне яе на градах клубніц. Мульчаванне грады з'яўняецца, таму што слоі торфу добра ахоўвае іх ад вымярзання зімой. Калі вы не зрабілі гэта ўвосень, то замульчываць трэба ранняй вясной. Для лепшага ўкаранення вусоў клоніць торфакрошчу ў прапалорці 1:1 змешваючы з драўніным паліўнем.

На градах, замульчаваных торфам, павялічваюцца колькасць двухжукіх вугляроду, што садзейнічае больш хуткаму росту і развіццю раслін. Напрыклад, у агурку раней пачынаецца плоданашэнне.

Увосень пры перакопцы агарода ці пераворванні поля мульчу завоўваюць у глебу. На працягу лета торф, які ляжыў на паверхні зямлі, істотна мяняе свае якасці, і пасля яго заворвання ўрадлівасць павышаецца больш, чым ад запраўкі зямлі свежым торфам.

Торф, які выкарыстоўваецца для мульчавання, не павінен быць вельмі вільготны, таму што такі торф нельга раўнамерна размеркаваць па паверхні града. Глебу ж, наадварот, трэба замульчываць тады, калі яна яшчэ вільготная. Звычайна ўвесну слоі мульчы даюць таўшчыняй 2—4 см. Калі ж мульчаванне азімы часок і рэчываў цыбулю, высаджаючы ў кастрычніку на зялёнае, то спой мульчы павялічваюць да 6—10 см, калі расліны не прамерзлі зімой. Кусты ў садзе замульчваюць слоем каля 10 см, а плодывыя і дэкаратыўныя дрэвы — 8—15 см.

Дзве даты

нормаў мясцовага звычайнага права, пастанова судовых і дзяржаўных устаноў. Судзебнік 1468 г., прылічаны. Складзены камісіяй пад кантралем канцлера ВКЛ А. Гаштольда (існуе меркаванне, што ў стварэнні і рэдагаванні Статута прымаў удзел Ф. Скарына). Складаўся з 13 раздзелаў і 244 артыкулаў. Спісы яго на працягу 1-й паловы XVI ст. дапаўняліся новымі артыкуламі, колькасць якіх павялічылася да 283. Першыя тры раздзелы прысвечаны дзяржаўнаму праву, астатнія — грамадзянскаму і крымінальнаму праву, судовому праву і працэсу. Юрыдычна замацоўваюць асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу, парадка ўтварэння, складу і аўтаматычнага дзяржаўных і судовых устаноў, прылічваюцца становішча шляхты і абмежаванне правоў сялян. Напісаны на беларускай мове, ёсць пераклады на лацінскую і польскую мовы. Упершыню надрукаваны на беларускай мове лацінкай у 1841 годзе ў Познані, у 1854 м — кірыліцай у Маскве.

1823 год — нарадзіўся (вёска Смолгава, зараз Любанскі раён) Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч), вядомы беларускі і польскі паэт. Вучыўся ў дэманіканскай школе ў Нясвіжы і Наваградку. У 1840—44 гадах працаваў у нявяскаўскай канцелярыі па кіраванні раздзілаўскай маенткай. За ўдзел у антырэдацыйных маніфестацыях у 1861 годзе пасаджаны ў турму. Друкавацца пачаў у 1844 годзе. Асноўны напрамак творчасці — тэма барацьбы за вызваленне сялянства ад прыгону. Першы друкаваны твор «Пашталён» — тэаўстат рускай народнай песні «Когда я на поцце служыў яшчымком...». Вывучаў гісторыю, этнаграфію, філалогію, мову беларускай, быў першым крытыкам новай беларускай літаратуры. Шырока выкарыстоўваў элементы беларускай фальклору, апрацоўваў і перакладаў беларускія народныя песні. Аўтар «Кароткага даследавання мовы і характару паэзіі русінаў Мінскай правінцыі», гісторыка-краязнаўчай працы «Вандраванні па маіх былых ваколіцах», вершаў «Добрыя вясці», «Ужо птушкі спяваюць паўсюль» і іншых. Памер у 1862 годзе.

«Камерцыя павінна быць такой жа, як навука: у ёй няма месца ні любові, ні нянавісці».

Сэмюэл Батлер (1835—1902), англійскі пісьменнік, філосаф, тэолог.

29 верасня

1529 год — зацвердзены і ўведзены ў дзеянне 1-ы Статут ВКЛ — звод законаў феадальнага права, помнік беларускай пісьменнасці, мовы і юрыдычнай думкі. Падрыхтаваны на аснове калдыфікацыі і сістэматызацыі нормаў мясцовага звычайнага права, пастанова судовых і дзяржаўных устаноў. Судзебнік 1468 г., прылічаны. Складзены камісіяй пад кантралем канцлера ВКЛ А. Гаштольда (існуе меркаванне, што ў стварэнні і рэдагаванні Статута прымаў удзел Ф. Скарына). Складаўся з 13 раздзелаў і 244 артыкулаў. Спісы яго на працягу 1-й паловы XVI ст. дапаўняліся новымі артыкуламі, колькасць якіх павялічылася да 283. Першыя тры раздзелы прысвечаны дзяржаўнаму праву, астатнія — грамадзянскаму і крымінальнаму праву, судовому праву і працэсу. Юрыдычна замацоўваюць асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу, парадка ўтварэння, складу і аўтаматычнага дзяржаўных і судовых устаноў, прылічваюцца становішча шляхты і абмежаванне правоў сялян. Напісаны на беларускай мове, ёсць пераклады на лацінскую і польскую мовы. Упершыню надрукаваны на беларускай мове лацінкай у 1841 годзе ў Познані, у 1854 м — кірыліцай у Маскве.

1823 год — нарадзіўся (вёска Смолгава, зараз Любанскі раён) Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч), вядомы беларускі і польскі паэт. Вучыўся ў дэманіканскай школе ў Нясвіжы і Наваградку. У 1840—44 гадах працаваў у нявяскаўскай канцелярыі па кіраванні раздзілаўскай маенткай. За ўдзел у антырэдацыйных маніфестацыях у 1861 годзе пасаджаны ў турму. Друкавацца пачаў у 1844 годзе. Асноўны напрамак творчасці — тэма барацьбы за вызваленне сялянства ад прыгону. Першы друкаваны твор «Пашталён» — тэаўстат рускай народнай песні «Когда я на поцце служыў яшчымком...». Вывучаў гісторыю, этнаграфію, філалогію, мову беларускай, быў першым крытыкам новай беларускай літаратуры. Шырока выкарыстоўваў элементы беларускай фальклору, апрацоўваў і перакладаў беларускія народныя песні. Аўтар «Кароткага даследавання мовы і характару паэзіі русінаў Мінскай правінцыі», гісторыка-краязнаўчай працы «Вандраванні па маіх былых ваколіцах», вершаў «Добрыя вясці», «Ужо птушкі спяваюць паўсюль» і іншых. Памер у 1862 годзе.

«Камерцыя павінна быць такой жа, як навука: у ёй няма месца ні любові, ні нянавісці».

Сэмюэл Батлер (1835—1902), англійскі пісьменнік, філосаф, тэолог.

Тэлевесткі
БЕЛАРУСКАЕ ТБ ПАКУЛЬ НЕ ГАТОВА ПЕРАЙСЦІ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ ВЯШЧАННЯ

У абноўленым сезоне беларускіх каналаў з'явіцца толькі адзін (!) беларускамоўны праект. Праект атрымаў назву «Размаўляем па-беларуску», і з'явіцца ён у эфіры «8 канала».

— Дзяржава нашаму польскаму партнёру, — удакладняе генеральны дырэктар ЗАТ «8 канал» **Пётр ЧАРНАМОРАЦ**. — На працягу тыдня ў эфіры тэлеканала будзе паказаны 12 фільмаў — у асноўным, камедыі еўрапейскіх рэжысёраў — з перакладам на беларускую мову. У іх ліку серыял «Ангём і мячом», фільмы «Вяселле», «Мішкі», «Новыя амазонкі» і інш.

Пераклад і агучванне фільмаў з'яўляецца ўзяткам на сябе «8 канал». Пераклад будзе ажыццяўляцца з перакладам на беларускую мову. У іх ліку серыял «Ангём і мячом», фільмы «Вяселле», «Мішкі», «Новыя амазонкі» і інш.

Пераклад і агучванне фільмаў з'яўляецца ўзяткам на сябе «8 канал». Пераклад будзе ажыццяўляцца з перакладам на беларускую мову. У іх ліку серыял «Ангём і мячом», фільмы «Вяселле», «Мішкі», «Новыя амазонкі» і інш.

Пераклад і агучванне фільмаў з'яўляецца ўзяткам на сябе «8 канал». Пераклад будзе ажыццяўляцца з перакладам на беларускую мову. У іх ліку серыял «Ангём і мячом», фільмы «Вяселле», «Мішкі», «Новыя амазонкі» і інш.

Што з новага ў іншых?

Тэлеканал «АНТ», паводле слоў Сяргея Хоміча, па-ранейшаму будзе рабіць стаўку на навіны. У эфіры застаецца праграма «Контур», а таксама праграма «Адкрыты фармат». Вясці апошняю, прада, будзе толькі адзін вядучы — Вячаслаў Бандаронак: журналіст Тангіс Думбэдзэ вяртаецца ў праграму «Дыханне планеты». Цалкам новыя праграмы стануць перадачы «Гонар нацыі», «Абмен жонкамі», «Фактар смеху» і «Акадэмія талентаў».

Тэлеканал «СТБ» у новым сезоне прыядзе на анлайн-вяшчанне. У абноўленай сетцы праграм з'явіцца праект «Жанчыны XX ст.», які будзе рыхтаваць Элеанора Язэрская, і праект «Жалезныя хлопцы». У апошнім, паводле слоў Паўла Каранеўскага, вядомыя беларускія мужчыны будуць... «біль адзін аднаму морду».

Тэлеканал «МІР» у сувязі з хуткім 20-гадовым юбілеем плануе прысвяціць новы сезон 20-годдзю дзейнасці СГД. Невядома ўбачаць праекты «Зроблена ў СССР» і «Беларусь сёння». Рыхтуюцца да эфіру перадача «Тайны манежа», у якой журналісты будучы распаўсюдзя пра знаёмкі тычыцца чыркавыя нумары.

Тэлеканал «ВТБ» парадзе глядачю новымі сіткамі. Новы сезон канал распачае ўжо летам. У эфіры тэлеканала — серыял «Даш моладзлы», «Дзякаваць богу, ты прыйшоў!», «Галынг.ру» і інш.

Забяўляць па-беларуску: чаму не?

«Размаўляем па беларуску» стане першым забяўляльным праектам у новым сезоне. Іншыя тэлеканалы, якія спецыялізуюцца на забяўляльным кантэнце, беларускай мовай пакуль не парадуюць.

— Асабліваць тэлеканала АНТ у тым, што ён выходзіць на платформе расійскага рускамоўнага канала, — зазначаюць першы намеснік старшыні праўлення ЗАТ «Другі нацыянальны канал» Сяргей ХОМІЧ. — У сувязі з гэтым большасць праектаў, якія мы робім, рыхтуюцца на рускай мове. Разам з тым, там, дзе ёсць магчымасць увесці беларускую мову, мы спрабуем гэта рабіць. У новым праекце «Гонар нацыі», напрыклад, у нас будучы беларускамоўны гераі, а таксама эксперты (Раіса Баравікова і Уладзімір Пракалюцкі). Мы вельмі зацікаўлены і хачем б, каб беларускай мовы было больш, але трэба разумець, што гэта — працэс паступова.

— Я не магу сказаць, што мы

Яўгена ПЯСЯЧКА
ФОТА СЛОВА

Белы сцяжка сярод бязоз, Да шырокіх вяла шляхоў - Вышываў свае кветкі лёс На палотнях звышца майго.

Водар красак і зёлка пах У букетах тых назаўжды: Кветка светлая — ічасія знак, Кветка цёмная — знак журбы.

Калі змушу прайсці свой шлях І пагасне святло ў вакне — Тыя кветкі на ручніках Будучы ведаць усё пра мяне.

(Гэтыя фотаздымкі зроблены на Брэстчыне каля крыжа перад вёскай Тамашоўка і ў вёсцы Лактышы, дзе жыў вышывальчыца Волга Ляўкоўна)



ЛАСТАЎКА

Ва ўсходніх славян ластаўку звалі святой птушкай. Паводле шматлікіх легенд, ластаўка, як і голуб, была ў пашане ў Бога. У адной з легенд распавядаецца, як ластаўкі спрабавалі пазбавіць ад пакут распятага Хрыста: выдзіралі цвікі, вымалі калочкі з яго цярновага вянца, наслі ў дзюбе ваду.

● У культуры славян гняздо ластаўкі пад дахам забяспечвала шчасце і дабрабыт хаты. У некаторых мясцовасцях пад дахам так адмыслова прыбівалі вузкія ройкі, каб ластаўкі было зручна віль гняздо.

● Паўсюдна лічылася, што жыхары хаты, дзе паслялася ластаўка, ніколі не будучы пакутаваць ад буры, грому, малак, пажару ці іншых бед і няшчасцяў.

● У той жа час прымачалі: калі ластаўка раптам перастала будаваць сваё гняздо, гэта было прадвеснем бяды.

● Сяляне лічылі вялікім грахам руйнаваць або рушыць гнязды ластавак

● Також жа стаўленне было і да самой ластаўкі: «Ластаўку грэх забіваць, бо яе першую вясною Бог пасылае да людзей з весткай, што святая Вясніца настане». Гаварылі, што ластаўкі прылятаюць да гаспадара пад акно і кінуць яго паглядзець, што ацяпляеся карова.

● У народных уяўленнях ластаўку ўспрымалі як знак дабрабыту, багасці, дабра. У песнях і легендах яе звалі «дамахай» — гэта значыць, гаспадыня.

● Нярэдка ластаўка выступала ў сямейнай абраднасці. У лірычных песнях хлопцы, які збіраўся жаніцца, пасылаў ластаўку знайсці яму сяброўку.

● Паводле павер'яў, дзяўчына ў гэтым годзе выйдзе замуж, калі ластаўка звіла гняздо пад яе акном.

● Калі калі хаты, у якой спраўлялася вяселле, кружылі ластаўкі і голубы, гэта служыла прыкметай таго, што маладыя будучы жыць шчасліва.

● Разам з тым, ластаўка, як і голуб, з'яўляецца вяснікам смерці: «Ластаўка ў акно ўляціць — да няжохліка».

Па прылічце і адліце ластавак вяржальні на будучае:

● Калі ластаўка з'явіцца рана, значыць, год будзе шчаслівы.

● Дабравешчанне без ластавак — халодная вясна.

● Калі першыя ластаўкі з'яўляліся 7 красавіка, гэта прадказвала поспех на працягу года. Таму людзі выходзілі на вуліцу, каб «сустрэць» першых вяснік вясны і заручыцца іх падтрымкай.

● А яшчэ добра ведалі: ластаўкі лятаюць высока — да вяснага надвор'я; ластаўкі лятаюць нізка — быць дэкаду.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.